РАЛЕТАРЫІ ЎСІХ КРАЁЎ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ІЦЕБСКІ РАЛЕТАРЫ

ДЗЕННАЯ ГАЗЭТА ГАРКОМУ КП(б)Б, ГАРСАВЕТУ І ГАРПРАФСАВЕТУ.

Кошт нум.— 5 кап.

№ 228
СЕРАДА
14
КАСТРЫЧНІКА
1931 г.
Год выдакьня XIV.

апярэдадні 14-й гадавіны Кастрычніка

зіць 14 я гадавіна Кастрыч рэвалюцыі. Заканчваючыйся значан новым: вялізнымі і сацыялізму, новымі пара- капіталістычнага сьвету. ўропы»—назваў сваю кнігу од таму назад філёзоф— Шпенглер. Зараз рамкі па- Капіталізм на закаце ня Эўропе. Эканамічны кры- ўпіў праз мора і акіяны, юць эўрапейскае сухазем'е, сь капіталістычны сьвет. апіталізму не адважваюц- аць уперад, не адважваюц аб будучым. Гэта будучае ім ніякіх надзей.

ні дзень гісторыя нале- етарыяту, які ўжо сёньня м будуе сацыялізм на тай часьці земнае кулі. Гэ будаўніцтва сусьветная і яе сацыял-фашысцкая ахрысьцілі бяссэнсоўнай нтазіяй. Так, мы марым. таму назад Ленін марыў будзе, аб волхаўскай нцыі з поўнай магутнась с. клв. Гэта было «ма- івага від—пралетарскім, Па-бальшавіцку марыць— ць справу пралетарыяту. м яе: у бягучым—14 м етарскай рэвалюцыі мы зяя станцыі магутнасьцю кілёват—20 волхаўбу- год. Ад лічэньня на ысяч кілёват мы перайшлі ысяч, пераходзім на міль- арым ужо аб Ангарбудзе, Кузбаскай электраліні ў ёват і гэта «мара» пера- ў жыцьцё. 12 год назад рыў, як аб бальшавіцкай 00 тыс. трактараў. Гэта ажыцьцявілася. Ленін ма- мы маглі даць заўтра ершаклясных трактараў, ць іх бэнзінам, забясьпе- шынамі (вы добра ведаеце, ь гэта фантазія), то ся- ін сказаў-бы: «я за каму- за камунізм». І гэтую завалі. Пераважная боль- янства ўжо галасавала за «камунію», за калгасы. іх бядняцка - серадняцкіх ужо ўступілі ў калгасы, сялянства стала цэнтраль- й земляробства. «Нашы ізуюцца цалкам, але не о ю, не «самацёкам», а й барацьбе пралетарыяту цтвам ленінскай партыі, ясавых ворагаў, супроць х усіх колераў і адцень- ючых сарваць сацыялі- удаўніцтва.

на мяняецца твар нашай ё павялічваюцца, усё ца задачы, што стаяць Вялізныя колькасныя і ухі ва ўсім сацыяльна- м аблічча нашай краіны патрабуюць зьмены мэтадаў і прыёмаў работы і кіраўніцтва. Па-новаму работаць, па-новаму кіраваць—гэты лёзунг, высунуты т. Сталіным на нарадзе гаспадарнікаў, датычыцца ня толькі прамысловасьці, але і ўсіх бяз выключэньня галін і вучасткаў нашага будаўніцтва. Выканаць плян — вось задача кожнага пралетарыя. Ключы к выкананьню пляна ў нашых руках: 6 умоў, новых умоў разьвіцьця нашай прамысловасьці, паказаныя т. Сталіным. Ці выконваюцца ўжо ўсюль гэтыя ўмовы? Ці ўкаранілі ўжо ўсюль гаспадарчы разрахунак, ці зьнішчана абязьлічка і ўраўнілаўка? Не. Далёка ня ўсюды. Асноўным лёзунгам падрыхтоўкі да 14-й гадавіны Кастрычніка павінна стаць шырокая праверка выкананьня на справе 6 умоў т. Сталіна.

Мы завяршаем будаўніцтва падмурку сацыялістычнай эканомікі, забясьпечваючай поўную перамогу сацыялізму ў СССР, пабудову вялічэзнага будынку сацыялізму. Усеаб'емлючая, сапраўдная для ўсіх вучасткаў і абласьцей сацыялістычнага будаўніцтва паўстае перад намі праблема якасьці работы, якасьці арганізацыі работы, якасьці кіраўніцтва сацыялістычнай гаспадаркай. Гэтая праблема паўстае і ў прамысловасьці і на транспарце, і ў сельскай гаспадарцы. Больш вугаля—патрабуе сацыялістычная будоўля. Ёсьць,—адказвае асноўная ўсесаюзная качэгарка—Донбас. Донбас за апошні час няўхільна падвышае здабычу вугля. Але плян дагэтуль цалкам ня выконваецца. Падцягнуць здабычу да пляновага ўзроўня, ліквідаваць запазычанасьць краіне—пад гэтым лёзунгам павінны рыхтавацца да сьвята 7-га лістапада шахцёры Донбасу.

Наша чорная мэталюргія атрымала вялікі размах за апошнія гады. Аднак, цяперашнія тэмпы яе работы нездавальняючыя. Плян ужо некалькі месяцаў ня выконваецца ў значным процанце. Рабочая кляса прыкладзе ўсе сілы к таму, каб хутка ліквідаваць адставаньне мэталюргіі, падцягнуць мэталюргію ў перадавыя шэрагі сацыялістычнай прамысловасьці.

Транспарт—адзін з рашаючых зараз вучасткаў сацыялістычнага будаўніцтва. І на транспарце праблема якасьці работы паўстала зараз ва ўвесь рост. Партыя зварочвае на транспарт вялікую ўвагу. Аднак, работа чыгуначнага транспарту дагэтуль нездавальняючая. Транспарт павінен пачаць працаваць па-бальшавіцку! Хутка і рашуча ліквідаваць абязьлічку і ўраўнілаўку! Палепшыць паравозны і вагонны паркі! Аўладаць навейшай тэхнікай рамонту! Узьняць дысцыпліну, жалезную дысцыпліну на транспарце!

Выкананьне гэтых умоў павінна стаць баявым лёзунгам падрыхтоўкі к 14-й гадавіне Кастрычніка. Асноўная праблема барацьбы за якасьць работы, за якасьць будоўлі ва ўвесь рост стаіць і ў сельскай гаспадарцы. 14 ы год пралетарскай рэвалюцыі даў нам абсалютную перавагу сацыялістычнага сэктара сельскай гаспадаркі. Зараз паўстала вялізнай важнасьці задача арганізацыйна-гаспадарчага замацаваньня калгасаў на 3-х важнейшых праблемах, рашаючы посьпех арганізацыйна-гаспадарчага замацаваньня калгасаў, трэба сканцэнтраваць сваю ўвагу ўсім партарганізацыям, зрабіць іх важнейшымі лёзунгамі падрыхтоўкі і праведзеньня сьвяткаваньня Кастрычнікавай гадавіны. Хутчэйшае завяршэньне збожжанарыхтовак, бальшавіцкае сканчэньне зяблівай успашкі і правільнае разьмеркаваньне даходаў у калгасах наўпрэкі супраціўленьня правых і «левых» апартуністых, дамаганьнямі партыі, рабочай клясы, шырокіх мас калгаснага сялянства зернавая праблема ў СССР у асноўным вырашана. На чарзе жывёлагадоўля. Разьвіцьцё тэхнічных культур, хутчэйшае сканчэньне ўборкі, шпаркія тэмпы ў нарыхтоўцы ільну, бавоўны, сьвёклы—зараз адно з самых баявых і адказных заданьняў, ад выкананьня якіх у значнай ступені залежыць і рост нашай лёгкай прамысловасьці, а значыцца—і далейшае палепшаньне матар'яльна бытавых умоў рабочае клясы СССР.

Вялічэзныя посьпехі сацыялістычнага будаўніцтва выклікаюць новы ўздым энтузіязму рабочай клясы і калгаснага сялянства. Шырацца і растуць сацспаборніцтва і ўдарніцтва зьнізу, з гушчы рабочых мас, узьнікаюць усё новыя і новыя формы сацспаборніцтва, расьце аўтарытэт партыі, палітычная сьвядомасьць, палітычная вывучка мільёнаў. На нашым шляху яшчэ шмат цяжкасьцяй. Пралетарыят Савецкага саюзу пад кіраўніцтвам партыі і яе ленінскага ЦК упэўнена іх перамагае. К 14 й гадавіне наша партыя—арганізатар Кастрычнікавых перамог—прыходзіць моцнай, маналітнай як ніколі. Пад кіраўніцтвам партыі мы будуем і пабудуем сацыялістычную грамаду. Мільёны замежных пралетарыяў, дзесяткі мільёнаў працоўных усё больш выразна, усё больш ясна бачаць посьпехі першай краіны пралетарскай дыктатуры. Вакол Камінтэрну зьбіраюцца ўсё новыя, усе большыя масы барацьбітоў за зьвяржэньне капіталізму, за дыктатуру пралетарыяту. На капіталістычным Захадзе барометр паказвае бур у. Рэвалюцыйная хваля нарастае. І кожны наш посьпех на фронце сацыялістычнага будаўніцтва — яшчэ адзін крок к перамозе сацыялізму ва ўсім сьвеце.

(З перадавой «Праўды». Па радыё).

СЬВЯТА УРАДЖАЮ І КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ —11 БАЯВЫХ ДЗЁН ШТУРМУ

ВЫКАНАНЬНЯ ПЛЯНАЎ РАЗЬВІЦЬЦЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЁЛАГАДОЎЛІ

На выкананьне плянаў жывелагадоўлі—усе сілы

9-га кастрычніка адбылося паседжаньне штабу па правядзеньні двухмесячніка жывёлагадоўлі, на якім стаяла пытаньне аб ажыцьцяўленьні плянаў двухмесячніка.

Высьветлілася, што да гэтага часу мерапрыемствы, вызначаныя для правядзеньня двухмесячніку жывёлагадоўлі, выконваюцца на мясцох з злачыннай марудн асьцю. Сельсаветы зусім ня кіруюць гэтай справай, а дырэктары саўгасаў і праўленьні калгасаў цалкам аддаліся апартуністычнаму самацёку. Амаль нідзе няма яшчэ канкрэтных вынікаў па ўкамплектаваньні стада і правядзеньні ў жыцьцё плянаў двухмесячніка.

Штаб вынес пастанову, якая папярэджвае старшынь сельсаветаў, што ў выпадку незабесьпячэньня ў бліжэйшыя дні рэзкага пералому—гарсаветам будуць прыняты самыя суровыя меры да нядбайна адносячыхся да двухмесячніка. Кіраўнікі саўгасаў, калгасаў і праўленьні калгасаў павінны мабілізаваць усіх рабочых саўгасаў, калгасьнікаў на выкананьне плянаў двухмесячніка. Вэтурач разьніцы павінен узмацніць нагляд за адборам жывёлы, якая можа быць скарыстана на камплектаваньне стада.

На дапамогу сельсаветам у правядзеньні мерапрыемстваў двухмесячніка, штаб камандыруе да 1 га лістапада 24 таварыша з наступных установ: падбярэзскага тэхнікуму і досьледчай станцыі—трох спэцыялістых і 4 студэнты, з навукова-досьледчага інстытуту—1 спэцыялісты, райкалгассаюзу—1, Лужасьнянскага тэхнікуму—2 чал., біофабрыкі—2 і вэтінстытуту—11 чал., з такім разьлікам, каб на кожны сельсавет было ня менш 2 х чал.

Задача выяжджаючых—праверыць, што канкрэтна зроблена па гэтым пытаньні і якія вызначаны канкрэтныя мерапрыемствы па двухмесячніку, дапамагчы сельсаветам і партыйным ячэйкам правільна расставіць сілы на паасобных вучастках. Неабходна будзе ў сельсаветах склікаць нарады старшынь калгасаў, жывёлаводаў і сьвінароў, дзе намеціць па кожнай гаспадарцы канкрэтныя мерапрыемствы. Праверыць ужываньне ў гаспадарках зоо-вэтмінімуму, як пастаўлен уход за жывёлай і паступаючай прадукцыі ад яе, ці поўнасьцю забясьпечана стада памяшканьнем, як складзены кармавыя балянсы, ход разгортваньня будаўніцтва.

Выяжджаючыя таварышы павінны дапамагчы насьценгазэтам мабілізаваць увагу калгасьнікаў на выкананьне плянаў двухмесячніка, ўскрыць усё тое, што стаіць на шляху выкананьня іх, ліквідаваць абязьлічку ў доглядзе за жывёлай, наладзіць зьдзельшчыну і вучот.

Ажыцьцяўленьне гэтых мерапрыемстваў забясьпечыць выкананьне плянаў двухмесячніка.

Далей распрацоўкі не пайшлі

Ва ўсіх аддзяленьнях калгасу імя т. Сталіна, Машканскага сельсавету, прапрацавана адозва СНК і ЦК аб разьвіцьці сацыялістычнай жывёлагадоўлі. Але далей гэтага калгас і аддзяленьні не пайшлі. Намечаныя пляны двухмесячніка ня выконваюцца, жывёла з-за адсутнасьці хлявоў стаіць пад адкрытым небам. Будаўніцтва скотнікаў ідзе марудна. У аддзяленьні «Вобаль» няма студні, з-за чаго часта жывёла застаецца ня поенай.

Гэтыя пытаньні павінны прыцягнуць да сябе ўвагу партыйнай ячэйкі сельсавету. Прапрацаваць адозву СНК і ЦК аб жывёлагадоўлі мала. Яе трэба правесьці ў жыцьцё.

Сурганаў, Чучко.

Задачы спажыўкаапэрацыі ў вырашэньні жывёлагадоўчай праблемы

Вырасьліваньне сьвіней і дробнай жывёлы—баявая задача

ЦК партыі і ўрад у сваім звароце ад 30-га ліпеня далі канкрэтную праграму дзеяў на фронце жывёлагадоўлі. Зварот паказвае, што 1931 і 1932 г.г. павінны прывесьці к такому-ж рашучаму пералому ў галіне разьвіцьця жывёлагадоўлі, да якога 1929 і 1930 гг. прывялі ў галіне збожжавай праблемы. Вось чаму ў выкананьне праграмы разьвіцьця жывёлагадоўлі павінны ўключыцца самыя шырокія масы—партыйныя, савецкія, камсамольскія, прафсаюзныя і каапэрацыйныя арганізацыі. У прыватнасьці, надта вялікую ролю ў вырашэньні жывёлагадоўчай праблемы павінна адыграць спажывецкая каапэрацыя.

Спажыўкаапэрацыя аб'ядноўвае каля 45 тысяч сельпо. Пры такім галінаваньні сеці спажыўкаапэрацыя можа забясьпечыць значнае павялічэньне крыніц забесьпячэньня краіны мясам, можа арганізаваць нарыхтоўку і адкорм дробнай жывёлы і птушак.

Таму партыя і ўрад высунулі перад спажыўкаапэрацыяй задачу—дабіцца таго, каб кожнае сельпо прыступіла да адкорму жывёлы. Ужо ў будучым годзе кожнае сельпо павінна здаць дзяржаве ад 10 ці да 15 ці сьвіней у раёнах сьвінаводзтва, ад 10 ці да 50 ці авечак у раёнах аўцаводзтва, 100—500 галоў птушак у раёнах птушкаводзтва, 100—300 кролікаў у раёнах кролікаводзтва. Адкорм жывёлы ў сельскіх умовах —справа вельмі нятрудная. Пры належнай энэргіі кожнае сельпо бязумоўна зможа адкарміць 50 сьвіней ці авечак і нават перавыканаць гэтае заданьне. Такім чынам, уся спажыўкаапэрацыя пры наліччы дзесяткаў тысяч сельпо, унясе вялізны ўклад у сацыялістычную жывёлагадоўлю. Гэта відаць з наступных лічбаў.

Выкананьне заданьня ЦК партыі і ўраду азначае, што спажыўкаапэрацыя павінна будзе ў 4-м квартале бягучага году і ў наступным годзе паставіць на адкорм 1.400.000 парасят і здаць дзяржаве 700 тысяч адкормленых сьвіней. Апрача таго, спажыўкаапэрацыя павінна адкарміць і здаць 500 тысяч авечак, 1,2 млн. кролікаў і 8 млн. галоў птушкі. Такой вялікай і разгорнутай праграмай павінна адказаць спажыўкаапэрацыя на заклік партыі і ўраду. Неабходна, каб кожнае сельпо безадкладна прыступіла да выкананьня гэтай праграмы.

Пры спрыяючых умовах адкорм сьвіней у буйных сельпо можна арганізаваць на гаспадарчых пачатках, г. зн. стварыўшы ўласны сьвінарнік, забясьпечыўшы яго неабходным кормам, а жывёлу—доглядам. У дробных-жа сельпо багатоўлены маладняк мэтазгодней здаваць на адкорм калгасам і аднаасобным сялянскім гаспадаркам—беднякам і серадняком. У гэтым выпадку вырасьліваньне жывёлы будзе вытварацца за кошт выкарыстоўваньня кармавых рэсурсаў і адкідаў калектыўных і аднаасобных гаспадарак. Пры перадачы маладняка на адкорм у заключаемых дагаворах неабходна прадугледзіць адпаведныя мерапрыемствы, забясьпечваючыя лепшую якасьць адкорму да абумоўленай вагі.

Нарыхтоўка і адкорм мільёнаў галоў дробнай жывёлы звыш цэнтралізаваных нарыхтоўчых плянаў магчыма толькі ва ўмовах шырокага прадастаўленьня заахвочваючых прывілей. З гэтай мэтай будзе вылучаны спэцыяльны фонд прамтавараў на суму ў 45 млн. руб. Пры нарыхтоўцы маладняка 25 проц. каштоўнасьці будзе аплачвацца прамтаварамі. Сялянскія гаспадаркі, што ўзялі на сябе адкорм жывёлы па дагаворах з сельпо, значную частку аплаты таксама будуць атрымліваць прамтаварамі. Апрача таго, будзе забясьпечана прэміяваньне за павышэньне абумоўленай вагі адкармліваемай жывёлы.

Для работнікаў сельскай сеці спажыўкаапэрацыі кіруючых вырасьліваньнем жывёлы, уводзіцца прагрэсыўнае прэміяваньне за выкананьне плянаў. З гэтай мэтай вылучаецца прэміяльны фонд у мільён рублёў.

Для кіраваньня вырасьліваньнем жывёлы пры краявых і раённых спажыўсаюзах арганізуюцца спэцыяльныя сэкцыі і канторы, а сельпо павінны вылучыць спэцыяльнага члена праўленьня.

Такім чынам, неабходная матар'яльная база для вырасьліваньня дробнай жывёлы ўжо створана. Дзякуючы гэтаму, мясцовыя арганізацыі атрымліваюць магчымасьць праявіць ініцыятыву і разгарнуць вырасьліваньне дробнай жывёлы і птушкі шпаркімі тэмпамі. Задача мясцовых арганізацый і ў першую чаргу ўсіх сельпо—выкарыстаць гэтыя магчымасьці. Мабілізуючы грамадзкасьць, ствараючы кадр актывістых, зьнішчаючы абязьлічку і праяўляючы максымальную ініцыятыву і энэргію, кожнае сельпо павінна забясьпечыць ня толькі выкананьне, але і перавыкананьне задач партыі. **А. Дорын.**

Біофабрыка

патрабуе ўсебаковай увагі

У момант канкрэтнага разьвязваньня мясной праблемы пытаньне аховы жывёлы ад розных захворваньняў мае рашаючае значэньне.

Для пасьпяховай барацьбы з рознага рода эпізоотыямі асабліва значэньне мае прышчэпка сыварткі, якая зьяўляецца адзіным сродкам папярэджваньня цэлага шэрагу інфэкцыйных хвароб, як чума сьвіней і г. д.

У мэтах масавай выпрацоўкі паказаных біопрэпаратаў — у саўгасе «Доўжа» будуецца новая біофабрыка, якая павінна даваць штогод звыш 50 тысяч літраў супроцьчумнай сывараткі. Ня гледзячы на тое, што гэтае будаўніцтва зьяўляецца ўдарным — тэрміны сканчэньня будаўніцтва адцягваюцца.

Хто ў гэтым вінаваты?

Асноўная віна віцебскага аддзяленьня Белсельбуду, якое нерацыянальна вядзе будаўніцтва. У некаторых карпусох дахі перакрываюцца па тры разы. Працуючы зараз прараб Жылінскі, нядбайна адносіцца да працы. Нагляд за будаўніцтвам 15-м будвучасткам ускладзен на Малкіна, праца якога зводзіцца да гастралёрства з Віцебску ў Доўжу.

Для забесьпячэньня выпрацоўкі патрэбнай колькасьці супроць чумнай сывараткі, трэба тэрмінова скончыць вірусны корпус, але начальнік работ Рубінчык увесь час тармозіць сканчэньне будоўлі.

У 4-м квартале біоф-цы неабходна выпрацаваць 18000 літраў імункрыві супроць чумы сьвіньней. Гэта ўскладае адказнасьць на ўсе арганізацыі, забясьпечваючыя фабрыку як матар'яламі, гэтак і абсталяваньнем і будматар'яламі.

Да гэтага часу з боку грамадзкіх і партыйных арганізацый ня было дастатковай увагі і канкрэтнай дапамогі ў будаўніцтве біофабрыкі. У далейшым гэтага не павінна быць.

Усім арганізацыям і газэце «Віцебскі Пралетары» вакол арганізацыі і будаўніцтва біофабрыкі неабходна мабілізаваць увагу грамадзкасьці.

Брыгада: Арлоў, Дзямешкевіч, Палякоў.

Я ГРАМАДЗКАСЬЦЬ

Да XIV гадавіны Кастрычніка пралетарскі Віцебск павінен быць суцэльна пісьменным.

павінна выйсьці ў бой за суцэльна пісьменны Віцебск

ГарКК РСІ, рэдакцыяй газэты «Віцебскі Пралетары" і інспэктарыятам палітасьветы быў праведзены рэйд ударных брыгад па праверцы выкананьня пастановы гаркому партыі, гарпрафсавету і гарсавету аб пэратварэньні прадпрыемстваў Віцебску ў ачагі суцэльнае пісьменнасьці.

З матар'ялаў рэйду, якія мы друкуем у сёньняшнім нумары, відаць, што побач з вялікай зацікаўленасьцю часткі працоўных у ліквідацыі сваёй няпісьменнасьці маецца шэраг момантаў, якія перашкаджаюць разгортваньню працы лікпунктаў і школ малапісьменных. Ня вылучана адпаведная колькасьць работнікаў для працы на лікпунктах у парадку грамадзкай нагрузкі, шэраг лікпунктаў не забясьпечаны патрэбнымі матар'яламі для бесьперабойных заняткаў, з прычыны чаго ёсьць выпадкі адсеву з лікпунктаў і школ малапісьменных.

На зьнішчэньне гэтых недахопаў у найкарацейшы тэрмін павінна быць мабілізавана ўвага ўсіх арганізацый гораду. Да 14-й гадавіны Кастрычніка Віцебск павінен стаць суцэльна пісьменным.

ная фабрыка імя ары Цэткін

ЯПІСЬМЕННЫЯ І ІСЬМЕННЫЯ ПА- Ы ВУЧЫЦЦА

на прадпрыемстве з іх: няпісьменных— 35 год—60 і малапісь- 06 чал. Вучобай ахоп- чал., прычым 10 чал. ых займаюцца інды- Арганізавана 6 лік- а беларускай і 1—на мове.

Белуціль

ОВА НАЛАДЗІЦЬ ДУ ЛІКПУНКТУ

ьнае колькасьці 60 сьменных і 80 чал. енных на лікпунктах 24 чал. Працуе два з якіх адзін вядзе беларускай, а другі— кай мове. Палітвыха- ацы на лікпунктах не Пастанова гаркому, вету і гарсавету аб ньні Віцебску ў горад пісьменнасьці ся- ьменных не распраца- кі «Прэч няпісьмен- Існуе. Каля двух ме- пункты не займаліся палітасьветы інспэкта лучыў настаўнікаў. Пад- забясьпечаны абодвы а памяшканьнем ін.

тое, што да прад- не прымацавана ні- вучальная ўстанова. стаўніка яўрэйскага назіраюцца нядобра- адносіны да працы ткаў).

тэрмінова наладзіць пунктаў Белуціля.

: Калесьнікаў і Мінц

«Чырвоны мэталіст»

УСЕ НЯПІСЬМЕННЫЯ І МАЛАПІСЬМЕННЫЯ АХОПЛЕНЫ ВУЧОБАЙ

З агульнае колькасьці рабочых 980 ч. — няпісьменных 12 і малапісьменных—45 ч. Усе няпісьменныя ахоплены лікпунктамі. 24 малапісьменных займаюцца ў школе. У якасьці ліквідатараў працуе 3 настаўнікі, якія праводзяць заняткі ў парадку грамадзкае нагрузкі.

Малапісьменныя і няпісьменныя, якія добра наведваюць заняткі атрымалі прэміі.

Дрэнна адбіваецца на рабоце тое, што да злосных ненаведвальнікаў заняткаў з боку адпаведных арганізацый ня прымаліся ніякіх мер.

Трэба дабіцца, каб няпісьменныя і малапісьменныя акуратна наведвалі заняткі.

Брыгада: **Патапава, Рутэнберг і Рабкін**

Цагельны завод № 5

10 МАЛАПІСЬМЕННЫХ ПА-ЗА ВУЧОБАЙ

На заводзе працуе 120 ч., з якіх няпісьменных 9 і малапісьменных 25. Арганізаваны адзін лікпункт, у якім займаецца 6 няпісьменных і 9 малапісьменных.

У якасьці ліквідатараў працуюць 2 студэнты вэтінстытуту. Памяшканьне лікпункту добра абсталявана і адпавядае свайму прызначэньню. Слухачы забясьпечаны лемантарамі і пісьмовымі прыладамі.

Нармальнаму вядзеньню заняткаў перашкаджае вялікая цякучасьць рабочых. Частка малапісьменных займаецца ў рабочых школах і саўпарт школах.

Насьценгазэта асьвятляе на сваіх старонках пытаньне ліквідацыі няпісьменнасьці. Работа лікпунктаў вядзецца на белмове.

Брыгада:
Каган,
Налтуноў.

Маслазавод

ФАБКОМ З БОКУ

Няпісьменных і малапісьменных на заводзе 29 чал. Арганізаваным лікпунктам ахоплена 19 чал. Завод ня мае прымацаванай школы, якая б аказала значную дапамогу ў разгортваньні працы па ліквідацыі няпісьменнасьці. Фабзаўком ня прымаў ніякіх мер, каб палепшыць работу сярод няпісьменных.

Арганізацыям заводу належыць правесьці сталы вучот няпісьменных і малапісьменных з тым, каб поўнасьцю ахапіць апошніх вучобай.

Брыгада: **Сухоцкая, і Жаркова.**

Чыгунка

НІВОДНАГА ЛІКПУНКТА НЯМА НА МОВАХ НАЦМЕНШАСЬЦЯЙ

Грамадзкія арганізацыі чыгункі не дацанілі важнасьці правядзеньня папярэдняй масава-растлумачальнай работы па ліквідацыі няпісьменнасьці, у выніку—з 586 няпісьменных і малапісьменных лікпунктамі і школамі малапісьменных ахоплена ўсяго 116 чалавек.

На лікпунктах працуе 9 настаўнікаў, з якіх у парадку грамадзкай нагрузкі—8 чал. Школа Н-га палка вылучае лектараў для правядзеньня лекцый па ваенізацыі. Існуе ячэйка т-ва «Прэч няпісьменнасьць», але апошняя ніякай работы ня вядзе. Вялікая цякучасьць рабочых перашкаджае нармальнай працы лікпунктаў.

Прафарганізацыя нічога не зрабіла для забясьпечаньня лікпунктаў навучальнымі прыладамі. Буйнейшым недахопам зьяўляецца тое, што няма ніводнага лікпункту на мовах нацменшасьцяў у той час, калі на чыгунцы працуе шмат рабочых—яўрэяў, палякаў і іншых нацыянальнасьцяў.

Партыйная, камсамольская і прафсаюзная арганізацыі чыгункі павінны стварыць усе ўмовы для бесперабойных заняткаў лікпунктаў і школ малапісьменных. Няпісьменныя і малапісьменныя павінны быць поўнасьцю ахоплены вучобай.

Брыгада: Блікер і Даболін.

На начных зьменах мэханізмам поўны ход

На панчошнай імя Кл. Цэткін і на фабрыцы „Дзьвіна" у начных зьменах вялікая колькасьць варштатаў не працуюць

18 кецельных машын мелі прастой

з-за нявыхаду на працу работніц

Рабкораўская брыгада, з мэтай праверкі выкананьня пастановы аб абслугоўваньні начных зьмен, арганізавала налёт па цэхам панчошнай фабрыкі імя Кляры Цэткін. Брыгада высьветліла, што загадчык групы «Д» мотальнага цэху Баскіна ня ведала свайго заданьня. Шмат вераццён не працавала з-за нявыхаду работніц на працу, у выніку чаго пражы 38/2 было недастаткова і вязальнаму цэху прыходзілася браць пражу з-пад машыны.

Па вязальнаму цэху нявыхад рабочых на начную зьмену значна больш, як у дзённую. Машыны 18-й клясы, на якіх не працавалі, стаялі адчыненымі, запыленымі. На падлозе валяецца шмат паломаных голак і пляцін. Шафа з голкамі была адчынена, а раздатчыка ня было на месцы; гэта сьведчыць аб тым, што за голкі ніхто не адчувае адказнасьці. Фабрыка мае шмат прастояў з-за недахопу голак, а ў цэху аб захове не клапацяцца.

У швэйна-кецельным цэху з-за нявыхаду на работу работніц 18 кецельных машын не працавала; у штопальным цэху, ня гледзячы на тое, што ўначы работніцы не працуюць, гарэў сьвет.

У грамадзкім харчаваньні пералому да гэтага часу няма. Рабочыя начных зьмен абедамі не забясьпечваюцца. Буфэт зачынен. Абслугоўваньне начных зьмен фабкомам адсутнічае, ніякай працы сярод працуючых на начных зьменах не праводзіцца. Таксама няма дзяжурных членаў бюро партыйнага калектыву.

Згодна пастановы гаркому партыі, панчошная фабрыка павінна быць пэратворана ва ўзорную ў галіне пастаноўкі працы па абслугоўваньні начных зьмен, але сапраўднасьць сьведчыць аб тым, што пастанова ў жыцьцё не праведзена.

Неабходна зараз-жа прыняць рашучыя меры, каб начныя зьмены працавалі ні ў якім разе не горш дзённых зьмен. Пастанова гаркому павінна быць неадкладна ажыцьцяўлена.

Фрумэс, Эпштэйн,
Коган, Завелева.

Дырэктывы аб рабоце начных зьмен

на ф-цы „Дзьвіна" ня выконваюцца

Фабрыка «Дзьвіна» амаль увесь час ганебна пляцецца ў хвасьце ў галіне выкананьня прамфінпляну. 74,5 проц. за верасень і толькі 79,72 проц. за першую пяцідзёнку кастрычніка сьведчаць аб тым, што кіраўніцтва фабрыкі сваёй работы не перабудавала.

Пытаньне працы вячэрніх і начных зьмен, якое адыгрывае вялікае значэньне ў выкананьні прамфінпляну, да гэтага часу не стала ў цэнтры ўвагі фабрычных арганізацый. Тэхнічны пэрсанал начных зьмен не абслугоўвае, у той час, як на вацерах праведзена новая сыстэма работы і гэта патрабуе сталага кіраўніцтва, асабліва з боку інжынэрна-тэхнічных работнікаў.

На рабоце начных зьмен значна адбіваецца тое, што прадзіва не нарыхтавана ў належнай колькасьці і матальшчыцам прыходзіцца самім насіць пражу з вацероў, а зьёмшчыкі носяць катушкі. Адсюль—частыя прастоі. Так, у ноч рабкораўскага рэйду, з-за таго, што катушкі ня былі прынесены своечасова, атрымаўся прастой у цэху. Цэхкомы пытаньнем абслугоўваньня начных зьмен зусім ня цікавяцца.

Пастановы партыі і ўраду аб абслугоўваньні начных зьмен павінны быць зараз-жа давядзены да ведама шырокіх мас рабочых. Неабходна ўстанавіць сталае дзяжурства інжынэрна тэхнічных працаўнікоў на вячэрніх і начных зьменах. Апошнія павінны быць пастаўлены ў такія ўмовы працы, каб прамфінплян выконваўся ня менш як у дзённых зьменах.

Нікалаева,
Каляёва,
Шаршнёў.

Начныя зьмены на ф-цы Лекерта маюць вялікую колькасьць прастояў

24-га верасьня 3-я зьмена вінтавога цэху абутковай ф-кі імя Лекерта знайшла ўсе калодкі зваленымі ў адну кучу. Гэта ня дала магчымасьці прыступіць да працы і каля 13 чалавек з цьвікавачнага аддзяленьня былі адпушчаны дамоў. У той самай зьмене нехапала доклада: дамскіх кублукоў № 40, № 30 дзіцячых каблукоў, сьцелек № 40, заднікаў № 30. Цьвікі для прыбіўкі дзеравяных каблукоў аказаліся папсаванымі. На працу ня выйшла 4 чалавека. З прычыны няспраўнасьці машын працавала толькі адна зьмена, прастояў у гэту ноч было каля 40 гадзін.

У рантавым цэху на 3 ю зьмену ня выйшла 11 чалавек, сярод якіх—рабочы Пшолін—па машыўцы ранта. З за гэтага работа зьмены была сарвана. Машына па шлейтоўцы пятак не працавала. Заднікі аказаліся вільготнымі. На рантавай машыне вучань зламаў 10 голак.

Усё гэта прывяло да таго, што прамфінплян па цэху ня выканан.

Дрэнная работа начных зьмен прыводзіць ф-ку да ганебных прарываў. Работа ноччу павінна быць пастаўлена ў такія ўмовы, каб праграмнае заданьне было выканана.

Б. Бейлінсон.

Пачынаем мітынг-пераклічку

парткалектываў і ячэек на лепшае правядзеньне перавыбараў дэлегацкіх сходаў

СЛОВА ДАЁМ ПАРТКАМІТЭТУ „СЬЦЯГ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ“,

ЯКІ СПРАВУ ПЕРАВЫБАРАУ АЦАНІУ, ЯК ВАЖНЕЙШУЮ ПАЛІТЫЧНУЮ КАМПАНІЮ

НІ ВОДНАГА ПАРТКАЛЕКТЫВУ І ПАРТЯЧЭЙКІ,—НЯ УДЗЕЛЬНІКА МІТЫНГУ-ПЕРАКЛІЧКІ

Ня гледзячы на вялікае палітычнае значэньне перавыбараў дэлегацкіх сходаў мы на сёньняшні дзень маем такое становішча, калі значная частка парткалектываў і ячэек па апартуністычнаму адносіцца да жаночай працы і лічуць гэтую працу, працай сьвятошных дзён, з прычыны чаго мы маем у віцебскай партарганізацыі буйнейшы прарыў у галіне работы сярод жанчын і вельмі нязначны зрух у апошнія дні, нягледзячы на пачатак перавыбарчай кампаніі.

Прыкладам гэтага можа служыць адбыўшаяся 11-га кастрычніка нарада, на якую павінны былі зьявіцца сакратары парткалектываў і ячэек і жонарганізатары. На нарадзе павінна было абгаварвацца пытаньне аб задачах партыйных ячэек у правядзеньні справаздачна-перавыбарчай кампаніі дэлегацкіх сходаў. На гэтую нараду зьявілася толькі 12 чалавек і то з дробных прадпрыёмстваў і зразумела, што па гэтым акалічнасьцям большасьць партыйных калектываў і ячэек фактычна ня прыступілі яшчэ да разгортваньня гэтае работы, у той час, калі пастановай сакратарыяту ЦК справаздачна-перавыбарчая кампанія ў горадзе павінна быць скончана не пазьней 1-га лістапада.

Гэтыя адносіны з боку значнай колькасьці кіраўніцтва парткалектываў зьяўляюцца апартуністычнай недаацэнкай жаночай працы.

Гарком партыі павінен рашуча ўдарыць па тых, хто ігнаруе дырэктывы партыі аб рабоце сярод жанчын.

Важнай палітычнай справе—максімум увагі

Даем слова парткамітэту ф-кі „Сьцяг індустрыялізацыі“

Улічваючы, што справаздачна-перавыбарчая кампанія дэлегацкіх сходаў павінна мабілізаваць актыўнасьць і энэргію працоўных жанчын на выкананьне чарговых важнейшых задач сацыялістычнага будаўніцтва, парткамітэт фабрыкі „Сьцяг індустрыялізацыі“ уключаецца ў пераклічку на пасьпяховае і лепшае правядзеньне гэтай важнейшай кампаніі.

Для правядзеньня гэтай работы, парткамітэт абавязваецца правесьці наступныя мерапрыемствы:

1. Усю гэтую работу праводзіць пад знакам мабілізацыі работніц на выкананьне прамфінпляну 4-га кварталу і пакрыцьця запазычанасьці за 3-ці, ліквідацыі прарыву па якасьці прадукцыі, лепшай пастаноўкі работы гасразрахунковых брыгад, поўнага ахопу жанчын сацспаборніцтвам і ўдарніцтвам, уцягненьня лепшых ударніц-работніц у партыю і ўсю жаночую моладзь—у КСМ і вылучэньне жаночага актыву на кіруючую працу.

2. Арганізаваць сацспаборніцтва паміж парт'ячэйкамі на лепшае правядзеньне справаздачна-перавыбарчай кампаніі.

3. Арганізаваць на фабрыцы 11 дэлегацкіх сходаў пры наступных ячэйках: у трох бручных цэхах, цэху паліто, уцюжцы, у 5-і пінжачных цэхах і 1 зьменавы сход на яўрэйскай мове пры парткамітэце.

4. Правесьці гутаркі па цэхах па пытаньні правядзеньня справаздачна-перавыбарчай кампаніі, увязваючы ўсю гэту работу з выкананьнем прамфінпляну, росту партыі і разгортваньня сацспаборніцтва і ўдарніцтва.

5. Правесьці зьлёт ударніц з дакладам аб выкананьні прамфінпляну, задачах ударніц і аб чарговых задачах работы сярод жанчын.

6. Склікаць зьлёт новых работніц, на якім паставіць даклад аб значэньні сацспаборніцтва і ўдарніцтва, задачах новых работніц і аб значэньні дэлегацкіх сходаў.

7. Правесьці зьлёт рабкораў з пытаньнем абгаварэньня іх удзелу ў гэтай рабоце.

8. Ход работы па перавыбарах і справаздачнай кампаніі шырока асьвятляць у друку.

9. Усю гэтую работу скончыць к 31-га кастрычніка.

10. Выклікаем на сацспаборніцтва на лепшае правядзеньне справаздачна-перавыбарчай кампаніі парткалектыў панчошнай фабрыкі імя Клары Цэткін.

Разгорнутае сацспаборніцтва—зарука посьпеху

Слова рабкору Навуму Абезгаузу

Растлумачальная праца аб правядзеньні справаздачна-перавыбарчай кампаніі дэлегацкіх сходаў на фабрыцы «Сьцяг індустрыялізацыі» пачалася з 5-га кастрычніка. Уся работа праходзіць пад знакам мабілізацыі работніц на выкананьне прамфінпляну 4-га кварталу, ліквідацыі запазычанасьці за 3-ю квадру, палепшаньня якасьці прадукцыі, лепшай пастаноўкі работы гаспадарча-разрахунковых брыгад, поўнага ахопу жанчын сацспаборніцтвам і ўдарніцтвам, уцягненьне лепшых ударніц-работніц у партыю і вылучэньне жаночага актыву на кіруючую работу.

Разгорнута сацспаборніцтва паміж партыйнымі цэхавымі ячэйкамі на лепшае правядзеньне перавыбараў дэлегацкіх сходаў. Пачынаючы з 6-га кастрычніка, на фабрыцы праводзяцца шырокія сходы, гутаркі, якія ўвязваюцца з чарговымі палітычна-гаспадарчымі мерапрыемствамі. Гэтаму-ж быў прысьвечаны адбыўшыйся 10-га кастрычніка агульна-фабрычны зьлёт ударніц.

Фабрычным ТРАМ наладжваецца інсцэніроўка, прысьвечаная справаздачна-перавыбарчай кампаніі, таксама намечан зьлёт новых работніц з пастаноўкай пытаньня аб значэньні сацспаборніцтва і ўдарніцтва і задачах новых работніц.

Плян, выпрацаваны парткамітэтам, зьяўляецца вельмі канкрэтным. Парткалектыў павінен забясьпечыць поўнае правядзеньне ў жыцьцё вызначаных мерапрыемстваў з такім разьлікам, каб справаздачна-перавыбарчая кампанія дала-б належны зрух у пастаноўкі работы сярод жанчын на фабрыцы «Сьцяг індустрыялізацыі».

Агляд друку

На перадавых пазыцыях барацьбы за прамфінплян

(Штодзенкі 8-й і 10-й істужак фабрыкі „Сьцяг індустрыялізацыі)

> **„Наша істужка, якая заўсёды ідзе наперадзе ў выкананьні прамфінпляну,—учора недадала 159 пар брук. Прычыны невыкананьня крыюцца ў тым, што на істужцы панавала расхлябанасьць, ня было належнай працоўнай дысцыпліны, паслабла сацспаборніцтва і ўдарніцтва“.**

Так сыгналізавала штодзёнка 8-й камсамольскай істужкі швэйнай фабрыкі «Сьцяг індустрыялізацыі» у сваім першым нумары ад 22-га верасьня.

Штодзёнка з першага нумару ўзяла пад абстрэл канкрэтныя прычыны прарыву, канкрэтных носьбітаў зла. У гэтым-жа нумары газэты адзначае слабую работу сярод моладзі і бязьдзейнасьць сэкратара ячэйкі Кацмана. Заносіць на чорную дошку работніцу Гершовіч за адказ ад пераброскі на другую апэрацыю з мэтай ліквідаваньня запасу. Рэзка падкрэсьліваючы ўсводцы, што замест намечаных па пляну 800 адзінак, выпушчаны толькі 641,—газэта выкідвае лёзунг: «Зьняць ганебную пляму. Змагацца за 900».

22-га верасьня істужка выраўнівае фронт. Замест 800 адзінак яна дае 822. Штодзёнка не супакойваецца на гэтым і ў № 2 высоўвае перад рабочымі пытаньне аб датэрміновым выкананьні прамфінпляну.

> **«У нас ёсьць усе магчымасьці для таго, каб датэрмінова выканаць праграму 3-га кварталу. Для гэтага нам неабходна выпускаць у зьмену 900 пар брук. Мы павінны па бальшавіцку мабілізавацца, каб наша істужка, прадстаўленая да ўзнагароды ордэнам Працоўнага Чырвонага Сьцягу, прышла да 4-га кварталу з перавыкананьнем прамфінпляну».**

Побач з гэтым заклікам, газэта зварачвае ўвагу рабочых на дрэнную якасьць прадукцыі, выкрываючы канкрэтных віноўнікаў браку—Парцыну, Левіну і Аляксеяву,—якім прад'яўляе патрабаваньне—палепшыць якасьць прадукцыі. За сыстэматычны выраб браку штодзёнка заносіць на чорную дошку работніцу Зільберман.

Бічуючы канкрэтных віноўнікаў браку, змагаючыся за найлепшую пастаноўку працы ў істужцы, газэта не забывае паказаць і дадатныя бакі. Яна паказвае сапраўдных ударнікаў, якія аддана змагаюцца за выкананьне прамфінпляну і заносіць на чырвоную дошку рабочага энтузыяста—Козак.

У № 5-м мы знаходзім канкрэтныя вынікі першых дзён працы газэты. Чорная дошка пустуе. На ёй буйнымі літарамі напісана: „Няма і не павінна быць». Затое мы знаходзім прозьвішчы работніц— Зільберман, Парцынай, Левінай і Аляксеявай, якіх раней штодзёнка бічавала за дрэнную якасьць у заметцы, якая кажа, што апошнія падцягнуліся і даюць на сваёй апэрацыі добрую якасьць.

У выніку энтузіязму рабочых 8-я істужка прамфінплян 3-га кварталу выканала на 2 з паловай дні раней тэрміну. Вялікую ролю ў гэтым, бязумоўна, адыграла штодзёнка.

* * *

З такой-жа ўпартасьцю вяла барацьбу за датэрміновае выкананьне прамфінпляну 3-га кварталу і штодзёнка 10-й істужкі. У № 4-м ад 20 га верасьня газэта, заўважыўшы вялікі процант перaробак на апэрацыі левага прамога шва і левага поясу—зараз-жа знаходзіць канкрэтных віноўнікаў гэтага браку—Красоўскую, Шнэйдэр і Іофэ. У гэтым-жа нумары газэта завайстрае ўвагу адміністрацыі на неабходнасьці ўвядзеньня прагрэсыўнай зьдзельшчыны.

24-га верасьня істужка замест прадугледжаных па пляну 753 пар брук дае 880. Штодзёнка зусім правільна і своечасова высоўвае перад рабочымі пытаньне:

> **Да пачатку 4-га кварталу засталося 5 дзён. Мы маем поўную магчымасьць скончыць праграму 3-га кварталу на 2 дні раней. Узятыя намі тэмпы неабходна замацаваць. Перавыкананьне прамфінпляну 3-га кварталу будзе лепшай падрыхтоўкай да 4-га**

10-я істужка таксама, як і 8-я скончыла прамфінплян 3-га кварталу раней тэрміну. 29-га верасьня, а 10 з паловай гадз. з канвэеру сайшла апошняя адзінка, прадугледжаная плянам 3-га кварталу.

* * *

Побач з дадатнымі бакамі штодзёнкі 8-й і 10-й істужак маюць і шэраг недахопаў. Па першае штодзёнкі не аддалі належнай увагі збору рабочых прапаноў, накіраваных на рацыяналізацыю работы, палепшаньне якасьці прадукцыі і г. д.

Другім недахопам зьяўляецца няўменьне даць матар'ял у канкрэтнай форме. Яркім прыкладам гэтага можа служыць артыкул у № 9 штодзёнкі 10-й істужкі пад загалоўкам «Недапушчаць прарываў»,—які заняў амаль усю газэту.

«Сьцяг індустрыялізацыі» у сучасны момант мае 13 штодзённых газэт. Рэдкалегія шматтыражкі, партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі фабрыкі павінны замацаваць работу гэтых газэт. Вопыт іх работы павінен быць перанесены ў астатнія цэхі, істужкі і агрэгаты.

Рэдкалегіі штодзёнак павінны ўлічыць памылкі, маючыяся ў іх рабоце і неадкладна іх выправіць.

Сьледуйце прыкладу лепшых

Слова мае т. Васкабойнікава.

11-га кастрычніка былі праведзены гутаркі па пытаньню правядзеньня справаздачна-перавыбарчай кампаніі дэлегацкіх сходаў у 2-х бручных істужках і ў 5-й пінжачнай групе.

У час правядзеньня гутаркі работніцы гэтых груп і істужак абавязаліся прыняць актыўны ўдзел у правядзеньні ўсёй падрыхтоўчай работы, поўнасьцю прыцягваючы на сходы астатнюю жаночую масу работніц.

Работніцы 5-й пінжачнай групы выклікалі на сацспаборніцтва другую зьмену на лепшае выкананьне прамфінпляну, арганізацыю разрахунковых брыгад і поўнае ўцягненьне новых работніц у шэрагі ўдарніцтва.

Прыкладу 5-й пінжачнай групы і 2-х бручных істужак павінны сьледваць і астатнія цэхі фабрыкі «Сьцяг Індустрыялізацыі».

АГЛЯД — СПРАВАЗДАЧНУЮ КАМПАНІЮ САВЕТАУ ПРАВЕ

ПРЫ ШЫРОКІМ УДЗЕЛЕ МАС ПРАЦОЎНЫХ, РАЗ ВАЮЧЫ БАЛЬШАВІЦКУЮ КРЫТЫКУ І САМАКРЫ

Па баявому правядзем агляд і справаздачную кампанію саветаў

Пачаўся масавы агляд працы сельсаветаў і праз некалькі дзён пачынаецца справаздачная кампанія.

Агляд і справаздачная кампанія саветаў павінны быць цесна ўвязаны з усімі палітычна-гаспадарчымі мерапрыемствамі, якія зараз праводзяцца на вёсцы і выявіць, наколькі саветы перабудавалі сваю працу па новаму, як яны павярнуліся тварам да калгаснага руху і наколькі яны ажыцьцяўляюць паказаньні тав. Сталіна.

Агляд і справаздачная кампанія павінны стымуляваць арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калгасаў, далейшае разгортваньне калектывізацыі на падставе апошняй пастановы ЦК КП(б)Б аб чарговых задачах калгаснага руху, змагаючыся за суцэльную калектывізацыю і на падставе яе ліквідацыя кулацтва як клясы, забясьпечыўшы поўнае выкананьне ўсіх гаспадарчых, нарыхтоўчых і фінансавых плянаў.

Неабходна зараз-жа разгарнуць шырокую падрыхтоўчую работу сярод калгасьнікаў, беднякоў, сераднякоў - аднаасобнікаў, каб забясьпечыць іх шырокі ўдзел у аглядзе і на справаздачных сходах.

Культурныя ўстановы на вёсцы павінны неадкладна ўключыцца ў гэту кампанію, прыняўшы ў ёй самы шырокі ўдзел. Асабліва вялікі ўдзел у аглядзе і справаздачнай кампаніі саветаў павінны прыняць рабселькоры і насьценныя газэты, шырока асьвятляючы гэту кампанію ў насьценгазэтах і ў друку.

Наглядаецца безадказнасьць асобных таварышоў да гэтае работы. Вызначаныя гаркомам КП(б)Б таварышы для паездкі ў сельсаветы для дапамогі ў правядзеньні агляду павінны былі выехаць 10 га кастрычніка, а на 11-е кастрычніка накіраваўся толькі 1 чалавек. З такімі зьявішчамі неабходна павесьці рашучую барацьбу.

Толькі забясьпечыўшы актыўны ўдзел у гэтай кампаніі шырокіх працоўных мас вёскі, разгортваючы шырокую крытыку і самакрытыку, праламляючы поўнасьцю ўсе дырэктывы партыі—мы ў выніку справаздачнай кампаніі і агляду работы саветаў дабёмся карэннай перабудовы іх працы, пратварыўшы іх у штабы сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі.

Дэпутацкія групы — на но мэтады працы

Сьнежаньскі пленум ЦК і ЦКК УсеКП(б) і 6-ы зьезд саветаў у сваіх рашэньнях сказалі, што саветы, як органы пралетарскай дыктатуры, у сваёй штодзённай працы павінны абапірацца на шырокі актыў рабочых гораду і вёскі. Адным з такім зьвеньняў актыву на прадпрыемствах зьяўляецца дэпутацкая група, якая цесна зьвязвае рабочага-выбаршчыка з гарадзкім саветам.

Пры гарадзкім савеце існуе 15 дэпутацкіх груп на буйнейшых прадпрыемствах гораду. Некаторыя групы ў сваёй рабоце дабіліся некаторых посьпехаў. Дэпутацкая група фабрыкі «Сьцяг індустрыялізацыі» зьвярнулася са зваротам да ўсіх рабочых гораду, які знайшоў шырокі водгук сярод усіх рабочых, у асаблівасьці рабочых МББ чыгункі. Усе сэкцыі абгаварылі гэты зварот і заключылі паміж сабой сацыялістычныя ўмовы. Дзякуючы гэтай дэпутацкай групе, на фабрыцы быў абсталяваны сьвінарнік. Дэпутацкія групы фабрыкі Лекерта і скурзаводу па сваёй ініцыятыве адчынілі ЗРК. На «Чырвоным мэталісьце» дэпутацкая група дабілася значных посьпехаў у выпуску бульбакапалак, асобныя дэпутацкія групы, як шчацінай і шчотачнай фабрыкі дабіліліся добрых вынікаў у распаўсюджваньні пазыкі «3-ці рашаючы».

Але дэпутацкія групы боце яшчэ маюць шэра Дэпутацкія групы лесза фабрыкі «Дзьвіна» зусім Гэта адбываецца з-за старшыні дэпутацкіх гр нюецца, асабліва на ф керта, панчошнай і «Дз ніцтва з боку аргмаса гарсавету дэпутацкімі здавальняючае. Нізавы і прафэсыянальныя ар мясцох яшчэ дрэнна а працы дэпутацкіх груп. Н ца вялікая перагружана і актыву гарсавету, мае адбітак на іх працу

Дэпутацкія групы па кладна перабудаваць Цэнтр цяжару работы груп павінен быць ска ў брыгадах. У гэтых вінны ўвайсьці прадста і ўсіх зьмен, каб гэтыя кі зьяўляліся кантроль дэпутацкіх груп. Дэпут павінны быць на чале дзімых гаспадарчых і кампаній на прадпрыем

Партыйныя і прафэсы ганізацыі павінны зьвя увагі і аказаць практыч гу дэпутацкім групам.

С

Разгрузіць актыў гарсавет ад іншых нагрузак

(Пастанова сэкратарыяту віцебскага гаркому КП(б) верасьня 1931 г.)

Улічваючы вялізарнейшае значэньне, якое павінен адыграваць гарсавет, яго сэкцыі і дэпутацкія групы ў справе выкананьня ўсіх дырэктыў партыі і ўраду, каб даць магчымасьць савецкаму актыву на прадпрыемствах працаваць, б му КП(б)Б пастанаўл

Прапанаваць усім тывам, ячэйкам, фрак пераглядзець нагруз бюро сэкцый і дэпут гарсавету, лічачы пр савеце асноўнай наг

ГІГАНТАМ ІНДУСТРЫІ ПАТРЭБНЫ Р

ДЭМАБІЛІЗАВАНЫЯ БА РСЧА,

Магнітагорск чакае вас

Магнітабуду патрэбны рабочыя ўсіх кваліфікацый: 1) плотнікі, 2) грабары, 3) муляры, 4) штукатуры, 5) чорнарабочыя і інш.

1. Будаўніцтва Магнітбуду, будучы зацікаўлена забясьпечаньнем будаўніцтва кваліфікаванай рабсілай, як для будаўніцтва, так і для зноў будуемых заводаў, а таксама забесьпячэньня сталага насельніцтва,—будаўніцтва Магнітабуду бярэ на сябе абавязак у працэсе работ прапусьціць дэмабілізуемых чырвонаармейцаў праз адпаведныя курсы па перакваліфікацыі.

2. Дэмабілізуемых чырвонаармейцаў, якія выкажуць жаданьне паехаць на будаўніцтва Магнітабуда—будаўніцтва забясьпечвае:

а) бясплатным праездам да будаўніцтва ў жорсткім ваго правоз багажа;

б) аплату сутачных тры рублі ў суткі;

в) па прыбыцьці прад інтэрнат і лазьня;

г) для дэмабілізаваных ляюцца асобныя баракі, роньнія не ўсяляюцца;

д) кваліфікаваны рабо спэцыяльнасьць да паст ваеную службу і не па з вытворчасьцю ў час в бы, атрымлівае разрада го, які даны чырвонаар ліваў да паступленьня службу.

Увага. Кваліфіка наармеец, які парв вытворчасьцю ў службы, захоўвае р меў да паступленьн вую службу.

3. Пасьля шасьці ме ры разгортваньня буда чаму прадастаўляецца воду сям'і і атрыманьн

Сям'я пераводзіцца даўніцтва.

Умовы зарплаты: вытвараюцца выдзе цэнкі на зьдзельныя ўжываюцца рэспублі

Выконваючым нор надбаўка ў разьмеры работ: плотнічым, грабарным—20 проц., ным, жалезабетон спартным—10 проц. надбаўка дазволена ітбуду і Кузьнецкбу

4. На будаўніцтве ўв міяльная сыстэма: а) ра работаўшыя са сваёй рабочых дзён у месяц, юць грашовую прэмію двух рабочых дзён кож чыя, перавыканаўшыя но цягу месяца на 10 проц ваюць 10 проц. к заробку, а перавык 20 проц,—атрымліваюць

в) рабочыя, праработа сяцаў, атрымліваюць ув разьмеры дзьвенаццацід рэдняга свайга заробку лічваючайся кампэнсацыі

5. На будаўніцтве рабо печваюцца па ўстаноўлен але ня ніжэй гор. Маскв

6. Будаўніцтва забясь конваючым норму і ўмовы дысцыпліны выдачу праз цытных прамтавараў у р суму ад 10 да 15 проц. платы.

7. Завербаваўшыяся на вызваляюцца ад сельгасп

Тыя дэмабілізаваныя мейцы, якія едуць па во тару да Магнітбуду, ат падёмныя ў суме пяцьдзе апрача сутачных.

Кіраўніцтва будаўніцт буда.

* * *

Вярбовачны пункт Магі ходзіцца пры віцебскім кадраў, куды трэба звар ўсімі даведкамі па гэтым

Упаўнаважаны Магні БССР Лебедзеў.

Ніхто не дазволіць ЗРК панчошнікау

ІГНАРАВАЦЬ УРАДАВЫЯ ДЫРЭКТЫВЫ АБ ПАЛЕПШАНЬНІ МАТАР'ЯЛЬНА-БЫТАВЫХ УМОУ ІНЖЫНЭРНА-ТЭХНІЧНЫХ РАБОТНІКАУ

ГАРСАВЕТУ І ГарМБІТ ПРАВЕСЬЦІ МАСАВУЮ ПРАВЕРКУ ВЫКАНАНЬНЯ ДЫРЭКТЫЎ УРАДУ АБ ЗАБЕСЬПЯЧЭНЬНІ СПЭЦЫЯЛІСТЫХ

Больш клапаціцца аб палепшаньні культурна-бытавых умоў ІТР

Апублікаваная 1-га жніўня пастанова ЦВК і СНК саюзу ССР аб ільготах для ІТР патрабуе ўсямерных клопат аб вытворча-тэхнічнай інтэлігэнцыі і забясьпечаньня максымальна-спрыяючых умоў для яе прадукцыйнай работы. Дэкрэт ураду аб ільготах ІТР у адносінах жыльля, забясьпечаньня і інш. відаў культурна-бытавога абслугоўваньня выклікаў новы ўздым энтузыязму ў масах спэцыялістых.

Аднак, як гэта канстатавана камісіяй выкананьня ад 29 га верасьня, дэкрэт надзвычайна вялікай палітычнай важнасьці і практычнага значэньня далёка ня ўсюды ажыцьцяўляецца як належыць. Практычная рэалізацыя дэкрэту ва многіх выпадках натхняецца на бюракратычныя адносіны з боку шэрагу ўстаноў.

Найбольшая цяганіна і блытаніна ўзьнікае вакол тых пунктаў, дзе ідзе размова аб забясьпечаньні і кватэрных ільготах.

Зусім чоткую і ясную дырэктыву ўраду сталі «тлумачыць» і «дапаўняць» хто як уздумае, у выніку атрымаўся шэраг выпадкаў, калі інжынэрна-тэхнічных працаўнікоў па ранейшаму адносяць да 3-й катэгорыі, як служачых (панчошная фабрыка, камтрэст і інш.). Ня выконваецца пастанова і ў галіне кватэр (чыгунка, «Дзьвіна», акулярная і інш.). Замест палепшаньня бытавых умоў інжынэрна-тэхнічных работнікаў, узьняцьця іх працаздольнасьці атрымалася ў шэрагу выпадкаў дзёрганьне.

Такое становішча не магло не адбіцца на вытворчай рабоце.

Адным з важнейшых мерапрыемстваў па ажыцьцяўленьні дэкрэта ад 1 га жніўня павінна зьявіцца масавая праверка работы нізавых устаноў, чоткае іх інструктаваньне па пытаньням ажыцьцяўленьня дырэктывы ўраду. Гарсавет па прыкладу пралетарскага райсавету Масквы павінен узяць на сябе ініцыятыву ў гэтым напрамку. Да гэтай важнай работы павінны быць прыцягнуты ў першую чаргу інжынэрна-тэхнічныя работнікі—дэпутаты раённых саветаў. Работа павінна быць праведзена такім чынам, каб апрача ўсяго астатняга была ажыўлена работа спэцыялістых дэпутатаў гарсавету, каб была ўстаноўлена жывая сувязь паміж масамі спэцыялістаў і саветамі.

Камісія выкананьня дала месячны тэрмін цэнтральным і мясцовым арганізацыям. На працягу гэтага тэрміну павінна быць праведзена вялікая работа па практычнаму ажыцьцяўленьню дэкрэта.

Шматтыражкі, насьценныя газэты павінны прыняць актыўны ўдзел ва ўсёй рабоце па праверцы.

На акулярнай фабрыцы

ІТР скарыстоўваюцца не па прызначэньні

Інжынэрна-тэхнічныя работнікі на акулярнай фабрыцы не скарыстоўваюцца поўнасьцю па сваёй спэцыяльнасьці. Часты выпадкі, калі загадчык тэхнічным аддзелам інжынэр Кучынскі траціць палову рабочага часу на перапіску і размовы аб прыёме мэханічных заказаў у той час, як гэтую працу можа рабіць аддзел забясьпечаньня.

У тэхнічным аддзеле маюцца 4 тэхнікі-канструктары, але чарцёжніка няма ніводнага, у выніку чаго і канструктарам прыходзіцца дэталізаваць чарцёж, зьнімаць яго на кальку і наогул вытвараць усе работы чарцёжніка. Канструктар Арш дзьве трэці рабочага часу траціць на работу чарцёжніка, што зьяўляецца зусім нематазгодным.

Неабходна даць у тэхнічны аддзел двух чарцёжнікаў, а аслабаніўшыхся тэхнікаў перавесьці для работы непасрэдна ў цэх, дзе ў іх адчуваецца вялікая патрэба.

Пастановы бюро ІТС аб узьняцьці ўзроўню тэхнічных ведаў ІТР не рэалізуюцца. У зарплаце ІТР пануе ўраўнілаўка. Пастановы аб палепшаньні быту ІТР да гэтага часу ня выконваюцца. Нічога ня зроблена па палепшаньню забясьпечаньня ІТР прамтаварамі, частка да гэтага часу ня мае кватэр (Гарэлік, Гуткін і інш.). Палітвыхаваўчай работы сярод ІТР амаль ніякай не вядзецца. ІТР не ўцягнуты ў барацьбу за аўладаньне тэхнікай, у той час, як на фабрыцы маецца вялікая колькасьць новых рабочых, зусім не знаёмых з абсталяваньнем, варштатамі, у выніку чаго яны на працягу першых двух тыдняў робяць шмат браку, асабліва ў штампавачным цэху. Азнаямленьне рабочых з асноўнымі тэхналёгічнымі працэсамі амаль зусім адсутнічае. Трыкутнік фабрыкі павінен ажыцьцявіць пастановы партыі і ўраду аб інжынэрна-тэхнічных работніках.

В.

Праверыць выкананьне дырэктыў партыі і ўраду аб ІТР

Райсаветы Масквы і шэрагу іншых прамысловых гарадоў па сур'ёзнаму займаюцца пытаньнем палепшаньня бытавых умоў ІТР, але гэтага нельга сказаць пра наш гарсавет.

Мы маем такія факты, калі пастановы партыі і ўраду аб ІТР ігнаруюцца. У ЗРК панчошнікаў пры абмене прадуктовых картак старшыня праўленьня сама вызначыла катэгорыі па свайму разуменьню, зусім ня лічачыся з маючыміся на гэты конт распараджэньнямі ўраду і частка ІТР аднесена да катэгорыі служачых. Гэта не выпадковы факт.

Маецца шэраг момантаў, калі ў галіне забясьпечаньня, палепшаньня кватэрных умоў ІТР нічога адпаведнымі арганізацыямі ня робіцца.

ГарМБІТ у гэтым напрамку ніякіх мер ня прымае.

Гарсавет, разам з гарМБІТ, павінны зараз-жа правесьці шырокую праверку выкананьня пастаноў партыі і ўраду ў галіне абслугоўваньня ІТР, даць ясную ўстаноўку ўсім прадпрыемствам, каб спыніць недарэчнасьці, якія ў гэтым напрамку меліся да апошняга часу.

Свердзіёл,
Кроль.

САЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СУМЯШЧЭНЬНЕ—

вышэйшая форма шэфства рабочых над дзяржапаратам

ЛІСТ ЦК, ЦКК КП(б)Б І ЦСПСБ

б чарговых задачах па прыцягненьні рабочых мас да ўдзелу у рабоце савецкага апарату, не адрываючы іх ад вытворчасьці

Усім гаркомам, райкомам і ячэйкам КП(б)Б, усім гарадзкім і раенным КК-РСІ, усім ЦП саюзаў, райпрафсаветам і ФЗМК

очыя посьпехі сацыялі- удаўніцтва, на аснове ге- лініі партыі, і ў зьвязку росшая палітычная актыў ацоўных, павышэньне іх ; узроўню, пераход на 7-мі абочы ўзень—усё гэта абходныя ўмовы для рэа- аго з важнейшых пунктаў УсеКП(б)—«аб паступовым ўсяго працоўнага насель- лоўна ў работу па кіраў- жавай».

ё шэфства над савецкім асабліва сацсумяшчаль- вышэйшай ступені шэф- нутая работа сэкцый са- нізацыя дэпутацкіх груп, чыста кантрольных функ ыгад да функцый кіраў- гэта зьяўляецца буйней- па шляху выкананьня У. І. Леніна аб тым, што ай зьяўляецца дармовае дзяржаўных абавязкаў цоўным пасьля скончэнь- зіннага ўроку вытвор- .

УсеКП(б) па дакладзе СІ паказаў, што «адной з заваёў у галіне барацьбы ызмам зьяўляецца новая ма рабочага кантролю ства заводаў над савец- м і перадача рабочым паасобных функцый у».

КП(б)Б і ЦСПСБ нада- арнейшае палітычнае і значэньне таму масаво- очых, якія разгарнуўся ас у БССР, пад кіраў- ваў КК-РСІ, па ўзьмац- дзённага пралетарскага над работай савецкага спасрэдным выконваньні аду дзяржаўных функ- цыі сацнамесьнікаў, гра- эктароў, членаў сэкцый адрываючы іх ад выт-

аючы наяўнасьць у БССР каў у справе ўцягненьня : у работу дзяржапарату бюракратызмам, як та: тысяч працоўных у част рцы савецкага апарату, рабочага актыву вакол наў Наркамснабу, НКФ, Наркам'юсту, удзел рабо іраў ва ўсіх важнейшых гаспадарчых кампаніях, эфскімі брыгадамі раду гарскіх прапаноў, шыро- цоўных у штодзённай ра КК-РСІ,—адначасова з одна канстатаваць, што і ЦКК УсеКП(б) ад а 1930 г. «Аб арганіза- о зьнізу і рабочым шэф- да гэтага часу яшчэ я выканана. Справе на- шэфскай работы, раз- ацсумяшчальнасьці і ма саветаў дагэтуль яшчэ апушчальна мала ўвагі асьці партыйных, кам- рафэсыянальных арга- ксама некаторых органаў

гэтага ў значнай коль- каў, шэфства заводаў і савецкімі ўстановамі ня лей урачыстых вечароў, пасяджэньняў; само шэф ца вядомым толькі вуз- очых і не дае ніякіх вынікаў (фабрыка «Кас- авод «Камунар»,—Менск, абрыка—Віцебск і г. д.). цэнтральны, так асаб- ы (насьценгазэты, шмат гэтуль не аддае яшчэ ай увагі пытаньню нала- эфства, сацсумяшчаль- ай рабоце саветаў, ар- утацкіх груп. Газэты ў сьці яшчэ не мабіліза- бселькораўскай масы на выкананьне гэтых важ- тыйных дырэктыў (за выключэньнем газэты «Рабочий», якая правяла значную работу па масавым аглядзе і арганізацыі сацсумяшчальнасьці.

4. Практыка разгортваньня сацсумяшчальнасьці ў БССР паказвае, што на тых прадпрыемствах і ўстановах, дзе да арганізацыі гэтай справы падыйшлі досыць сур'ёзна і падрыхтавана (дакладнае вылучэньне пасад і кандыдатур для сацсумяшчэньня, аслабаненьне вылучаных ад іншых грамадзкіх нагрузак, складаньне календарных плянаў работы і г. д.)—там ужо першыя крокі сацсумяшчальнасьці далі зусім канкрэтныя і станоўчыя вынікі. Так, 7 сумяшчальнікаў—рабочых гуты «Пралетары», якія ўжо самастойна працуюць у Наркам'юсьце, даюць заключэньні па судовых справах, прымаюць наведвальнікаў, арганізуюць кантроль за выкананьнем. Сацсумяшчальнікі гарбарні імя Лекерта ў Віцебскім гарсавеце правялі масавы агляд падрыхтоўкі школ да навучальнага году. Завод імя Варашылава—Менск—паслаў 10 лепшых ударнікаў, у якасьці сацсумяшчальнікаў у апарат Белкаапсаюзу, якія прымаюць непасрэдны ўдзел у перабудове каапэрацыі. У Гомелі рабочыя заводу імя Ланцуцкага значна дапамаглі ліквідацыі прарываў у выкананьні фінпляну ў падшэфным гарфінаддзеле.

ЦК, ЦКК КП(б)Б і ЦСПСБ лічыць неабходным праз друк, спэцыяльныя нарады-зьлёты і пераклічкі, шырока распаўсюджваць той станоўчы вопыт, які ёсьць па сацсумяшчэньні як у БССР, так і ў іншых пралетарскіх цэнтрах Саюзу.

5. Гэта новая хваля рабочага кантролю зьнізу над савецкім апаратам сустрэла ўпартае супраціўленьне клясавага ворагу, бюракрата, чыноўніка, апартуніста, якія на могуць мірыцца з прыходам у апарат новых атрадаў ударнікаў. Вынікам гэтага супраціўленьня зьяўляюцца факты скажэньня і апашленьня ідэі сацсумяшчэньня, даручэньне сацсумяшчальнікам тэхнічнай работы, або наадварот, запалохваньне іх адразу празьмернай адказнасьцю, загрузкай іх цыркулярамі, лічбамі дыскрэдытацыі іх з першых-жа дзён работы, як нягодных работнікаў і г. д. (Менск—НКФ, Гомель—гарфа, Віцебск—гарсавет).

Замест арганізаванага моцнага адпору гэтым клясава-варожым вылазкам, некаторыя кіраўнікі ўстаноў, партыйных і прафэсыянальных арганізацый на мясцох недаацэньваюць палітычнае значэньне гэтага пытаньня, пакідаюць справу сацсумяшчэньня і шэфства без усякага кіраўніцтва і спадзяюцца на самацёк.

6. Гарадзкія і сельскія саветы, зьяўляючыся аднымі з асноўнейшых каналаў, праз якія павінны быць уцягнуты дзесяткі і сотні тысяч рабочых, калгасьнікаў, служачых, жонак і дзяцей рабочых у справу непасрэднага ўдзелу ў рабоце савецкага апарату—да гэтага часу яшчэ не перабудавалі формы і мэтады сваёй масавай работы, не прыстасавалі ўсёй сваёй арганізацыйнай структуры да забесьпячэньня выкананьня паказанай вышэй задачы—стаць арганізатарам мас.

Таксама дэпутацкія групы, як непасрэдныя прадстаўнікі савету на прадпрыемствах, у калгасе, саўгасе—дагэтуль яшчэ далёка ня ўсюды арганізаваны, а там, дзе яны ёсьць, не змаглі наладзіць работы, працуючы часта паралельна з іншымі арганізацыямі па адных і тых-жа пытаньнях.

Выходзячы з усяго гэтага, ЦК, ЦКК КП(б)Б, ЦСПСБ прапануюць усім партыйным і прафэсыянальным арганізацыям узмацніць сваё штодзённае кіраўніцтва работай па ўцягненьні шырокіх працоўных мас для непасрэднага ўдзелу ў рабоце савецкага апарату, не адрываючы іх ад вытворчасьці, пабудаваўшы гэту работу ў наступным напрамку:

> „Разьвіцьцё шэфства і асабліва сацыялістычнага сумяшчэньня падводзіць нас уплатную да рэалізацыі аднаго з важнейшых палажэньняў партыйнай праграмы аб тым, што неабходна „паступовае ўцягненьне ўсяго працоўнага насельніцтва—пагалоўна—у работу па кіраўніцтву дзяржавай“.
>
> (З пастановы прэзыдыуму ЦКК УсеКП(б) і калегіі НК-РСІ СССР аб сацсумяшчэньні).

ШЭФСТВА НАД САВЕЦКІМ АПАРАТАМ

Шэфства фабрык і заводаў над савецкімі ўстановамі павінна быць перабудавана ў напрамку: 1) узмацненьня пралетарскага кантролю над усімі часткамі апарату і арганізацыі сыстэматычнага кантролю над выкананьнем асноўных дырэктыў партыі і ўраду. 2) Непасрэднага ўдзелу і дапамогі з боку рабочых і ліквідацыі тых прарываў, якія маюць месца ў падшэфнай установе (па выкананьні фінпляну, пляну загатовак і г. д.).

Арганізацыйная форма шэфработы павінна быць перабудавана ў напрамку прымацаваньня паасобных цэхаў прадпрыемстваў—да паасобных сэктараў установы, з аб'яднаньнем усёй работы ў цэнтральным штабе па шэфстве і ў сэктарах шэфства, якія павінны быць арганізаваны пры ФЗМК.

У падшэфных савецкіх установах павінны быць арганізаваны пры кожным сэктары камісіі садзейнасьці шэфству, якія б пастаянна дапамагалі ва ўсёй рабоце цэхавым шэфбрыгадам.

Цэхавыя сходы рабочых павінны пэрыядычна заслухоўваць даклады кіраўнікоў падшэфных устаноў і судаклады шэфскай брыгады і сацсумяшчальнікаў, абраных ад гэтага цэху.

Цэхавыя шэфскія брыгады павінны сыстэматычна абнаўляцца і папаўняцца з тым, каб уцягнуць усіх рабочых даннага заводу, цэху ў шэфскую работу, адначасова закоўваючы і вядучы ўлік асноўнаму шэфактыву з рабочых, якія праяўляюць зацікаўленасьць і здольнасьць да работы па шэфстве.

Партыйныя камітэты, ячэйкі і органы КК РСІ павінны дапамагаць наладжваньню шэфства на паасобных прадпрыемствах, сыстэматычна заслухоўваць даклады аб становішчы шэфства на тым ці іншым заводзе, установе, прыцягваючы да адказнасьці кіраўнікоў устаноў і грамадзкіх працаўнікоў, вінаватых у зрыве або ігнараваньні шэфскай работы, як за нядбайныя адносіны да важнейшых партыйных дырэктыў, адначасова ставячы рашуча пытаньне аб зьняцьці шэфства з тых заводаў і фабрык, якія не спраўляюцца з узятымі на сябе абавязкамі.

РАЗГОРТВАНЬНЕ САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА САЦСУМЯШЧЭНЬНЯ

Сацыялістычнае сумяшчэньне можа быць правільна пастаўлена пры захаваньні наступных умоў:

З боку грамадзкіх арганізацый прадпрыемстваў:

1. Уважлівы адбор кандыдатур сацсумясьціцеляў з лепшых рабочых, ударнікаў, праявіўшых сябе на шэфрабоце, на аснове захоўваньня прынцыпу добраахвотнасьці.

2. Неадкладнае аслабаненьне абраных сацсумясьціцеляў ад усякай грамадзкай нагрузкі на прадпрыемстве.

3. Не адрывацца, не забываць вылучаных таварышоў у час іх работы, наадварот, аказваць ім штодзённую дапамогу, пэрыядычна заслухоўваць іх інфармацыі.

З боку кіраўніцтва і грамадзкіх арганізацый савецкай установы:

1. Складаньне календарных плянаў работы з кожным сацсумясьціцелем, прыстасоўваючы пляны да яго вольнага часу і выхадных дзён.

2. Дакладнае вызначэньне функцый, правоў і абавязкаў кожнага сацсумясьціцеля, афармленьне гэтага праз загад па ўстанове.

3. Недапушчэньне абязьлічкі ў рабоце з сацсумясьціцелямі і прымацаваньне кожнага з іх да пэўнага адказнага працаўніка.

4. Не перагружаючы сацсумяшчальнікаў канцылярскімі справамі, абежнікамі і лічбамі, дапамагчы ім сапраўдны аўладаць тэхнікай работы даннай установы, для чаго практыкаваць сыстэму гутарак кіраўнікоў, арганізацыі спэцыяльных гурткоў, выпіскі часопісяй, пакупкі літаратуры або выдачы культпайка (у прыватнасьці рэкамэндаваць кіруючы часопіс органу ЦКК УсеКП(б) «За тэмпы, якасьць і праверку»).

5. Уважлівыя адносіны да яго вольнага часу, які аддаецца рабочым на работу ў савецкім апараце, ні ў якім разе не перагружаючы яго за лік неабходнага адпачынку.

6. Аплачваць тыя выдаткі, якія сацсумяшчальнікі трацяць на трамвай і інш., забясьпечваць іх абедамі ў той час, калі яны з-за работы ва ўстанове, трацяць свой абед на заводзе.

7. Рашуча змагацца з усякімі спробамі скажэньня ідэі сацсумяшчэньня, як та: даручэньне рабочым тэхнічнай работы або перакладаньне на іх адразу ўсёй адказнасьці і г. д.

8. Папулярызацыя і поўнае выкананьне пастановы прэзыдыуму ЦКК УсеКП(б) ад 19-га ліпеня аб разгортваньні сацсумяшчэньня.

ПЕРАБУДОВА МАСАВАЙ РАБОТЫ САВЕТАЎ

Асноўнымі задачамі і мэтадамі гэтай перабудовы павінны зьяўляцца:

1. Дабіцца максымальнага ўплыву сэкцыі савету на ўсю работу адпаведнага аддзелу, шляхам увядзеньня ў практыку складаньня аб'яднаных плянаў працы сэкцыі і аддзелаў, шляхам вылучэньня пастаянных брыгад са складу сэкцый па паасобных галінах дзейнасьці аддзелу, шляхам абраньня кіраўніка сэкцыі—рабочага ў якасьці сацнамесьніка да кіраўніка аддзелу, шляхам устанаўленьня пэрсанальнай адказнасьці кіраўніка аддзелу перад прэзыдыумам савету, дабіцца наладжваньня работы сэкцый, паставіўшы сабе мэтай дасягнуць такога становішча, каб аддзелы зьявілі ся, галоўным чынам, толькі выконваючым апаратам для сэкцыі, якая праводзіць усю асноўную, апэрацыйную і кіруючую работу па даннай галіне дзейнасьці савету.

2. У мэтах дасягненьня большай дзейнасьці пастаноў усіх сэкцый, устанавіць, як правіла, што ўсе пастановы сэкцыі савету абавязковы для неадкладнага выкананьня для ўсіх устаноў і прадпрыемстваў, падпарадкаваных даннаму савету без зацьвярджэньня іх прэзыдыумам. У тых выпадках, калі кіраўнік тэй ці іншай установы ня згодзен з пастановай сэкцыі, ён павінен у пэўна вызначаны тэрмін апратэставаць яе перад прэзыдыумам савету.

3. Для таго, каб арганізаваць сыстэматычны кантроль за выкананьнем усіх пастаноў сэкцыі, аддзелу і прэзыдыуму савету па даннай галіне гаспадаркі са складу сэкцыі вылучаецца пастаянная брыгада кантролю за выкананьнем.

4. Для вядзеньня пастаяннай арганізацыйна-масавай работы з дэпутатамі савету, з савецкім актывам, жонкамі і дзецьмі рабочых, для інструктажу дэпутацкіх груп—лічыць неабходным арганізаваць пры Менскім, Віцебскім і Гомельскім саветах аргмасавыя аддзелы, а пры астатніх гарсаветах—аргмасавыя сэкцыі, якія павінны наладзіць вывучэньне якаснага складу дэпутатаў і савецкага актыву, улічваць іх нагрузкі і падбіраць кандыдатуры для розных мерапрыемстваў, праводзіць сыстэматычныя нарады, абмен вопытам, арганізоўваць сацспаборніцтва паміж паасобнымі сэкцыямі і дэпутацкімі групамі. Пры аргаддзелах і аргсэкцыях стварыць інстытут па-заштатных інспэктароў са складу дэпутатаў і савецкага актыву, якіх замацаваць для інструктажу і дапамогі да пэўных сэкцый і дэпутацкіх груп. Аргаддзелы і аргсэкцыі павінны арганізаваць пастаянны ўлік выкананьня наказаў выбаршчыкаў на паасобных прадпрыемствах, даводзячы да іх ведама вынікі выкананьня.

На аргмасавыя аддзелы і аргсэкцыі таксама ўскладаецца, як адна з важнейшых задач—сыстэматычная работа па ўцягненьні ў практычную дзейнасьць савету мясцовых нацменшасьцяй, як дэпутатаў савету, так і наогул працоўнага насельніцтва.

5. У мэтах аб'яднаньня і папулярызацыі ўсяго лепшага вопыту, які ёсьць у галіне савецкага будаўніцтва і арганізацыі кансультацыі па пытаньнях марксыцка-ленінскай устаноўкі аб рабоце саветаў у пэрыяд дыктатуры пралетарыяту, стварыць пры Гомельскім і Віцебскім гарсаветах габінэты савецкага будаўніцтва, шырока папулярызаваўшы іх работу.

АРГАНІЗАЦЫЯ РАБОТЫ ДЭПУТАЦКІХ ГРУП

Дэпутацкія групы павінны быць арганізаваны пры ўсіх буйнейшых фабрыках, заводах, саўгасах і калгасах і ахапіць сабою ўвесь савецкі актыў, які працуе ў даннай установе (камісіі садзейнасьці дзяржкрэдыту, рэўкамісіі, праўленьні ЗРК, упайнаважаныя страхкасы, дэпутаты савету).

вету на прадпрыемствах, павінны паставіць сваёй галоўнай задачай барацьбу за выкананьне прамфінпляну і паляпшэньне культурна-бытавых умоў рабочых. Увязваючы свой плян работы з іншымі грамадзкімі арганізацыямі, дэпутацкая група павінна ўхапіцца толькі за некаторыя асноўныя і канкрэтныя пытаньні і

Дэпутацкія групы, як органы, са самастойна давесьці іх да канца.

Усе мерапрыемствы, якія патрабуюць дапамогі савету, група праводзіць праз сваіх дэпутатаў, што працуюць у тэй ці іншай сэкцыі савету. Таксама савет усё неабходнае на данным прадпрыемстве (абсьледваньне, атрыманьне вестак, устанаўленьне пастоў) праводзіць праз дэпутацкія групы.

АБРАНЬНЕ ПААСОБНЫХ КАТЭГОРЫЙ САВ. РАБОТНІКАЎ

Аднэй з важнейшых форм уцягненьня рабочых у кіраўніцтва сав. апарату зьяўляецца абраньне на рабочых сходах паасобных катэгорый савработнікаў, у першую чаргу такіх, як інспэктароў працы, сацыяльнага забесьпячэньня, гандлю, фінансавых, санітарных інспэктароў, работнікаў страхкас. Абраньне гэтых работнікаў робіцца на агульных сходах рабочых, якія зьвязаны з даннай галіной работы, або проста на сходзе рабочых шэфствуючых заводаў (інспэктары працы выбіраюцца на канфэрэнцыях прафсаюзаў, заг. аддз. гарсавету—на пленумах савету і г. д.).

ПА-ЗА ШТАТНЫЯ ІНСПЭКТАРЫ І ІНСТРУКТАРЫ

Побач з саўмяшчэньнем, як асноўнай формай, неабходна шырока распаўсюджваць практыку абраньня рабочых з падшэфных устаноў, альбо членаў сэкцый савету ў якасьці ўнештатных інспэктароў, інструктароў па пэўных галінах работы. Вопыт, які ёсьць у органах КК РСІ па рабоце ўнештатных інспэктароў—цалкам сябе апраўдаў. Найбольш гэта форма прымяніма ў такіх установах і аддзелах, якія зьвязаны з інспэктаваньнем, праверкай і інструктажам (арг. сэктар, кантрольна-плянавае бюро і г. д). З па-за штатнымі інспэктарамі трэба весьці пастаянную выхаваўчую работу і дапамагаць ім аўладаць тэхнікай работы.

Рабочыя вылучэнцы, пастаянна працуючыя ў апараце, павінны застацца ў цэнтры ўвагі, як кіраўнікоў установы, гэтак і парт., праф., арт. Усе дадзеныя раней дырэктывы ЦК і ЦКК-РСІ па пытаньні аб рабоце з вылучэнцамі, павінны быць выкананы цалкам і поўнасьцю.

УЦЯГНЕНЬНЕ РАБОТНІЦ І КАЛГАСЬНІЦ У РАБОТУ ДЗЯРЖАПАРАТУ

Асаблівую ўвагу неабходна зьвярнуць на ўцягненьне работніц, калгасьніц, жонак рабочых да непасрэднага ўдзелу ў рабоце савецкага апарату. У частцы паляпшэньня культурна-бытавых умоў працоўных па лініі саветаў работніцы і калгасьніцы павінны прыняць асаблівы актыўны ўдзел. Указаньне Леніна аб неабходнасьці масавага прыцягненьня да кіраўніцтва дзяржавай і работы РСІ усіх працоўных і асабліва жанчын—павінна быць зараз рэальна ажыцьцяўлена.

ЗАДАЧЫ КАМІТЭТУ І ЯЧЭЕК КП(б)Б

Роля парт'ячэйкі, як на прадпрыемстве, так і ў савецкай установе, павінна заключацца ў ажыцьцяўленьні пастаяннага сыстэматычнага кіраўніцтва і нагляду за выкананьнем гэтай важнейшай партыйнай дырэктывы аб прыцягненьні рабочых мас да ўдзелу ў рабоце савецкага апарату. Для гэтага неабходна весьці масавую палітыка-выхаваўчую і растлумачальную работу сярод рабочых і служачых аб значэньні шэфства, сацсумяшчэньня, аб ролі саветаў у пэрыяд дыктатуры пралетарыяту; пэрыядычна заслухоўваць даклады аб становішчы шэфства і сацсумяшчэньня, сваячасова выпраўляючы тыя прарывы і памылкі, якія дапускаюцца ў гэтай рабоце.

Парткамітэты і ячэйкі павінны асабліва пільна сачыць за недапушчэньнем скажэньняў і дзяляцтва ў гэтай рабоце, узьнімаючы яе ўвесь час на належную палітычную вышыню, як выключна важную палітычную работу і разглядаючы ўсякае адхіленьне ад гэтых дырэктыў, як права-апартуністычную недаацэнку ролі рабочых у кіраўніцтве дзяржавай і як ігнараваньне дырэктыў 16-га зьезду УсеКП(б).

РОЛЯ І ЗАДАЧЫ КАМСАМОЛЬСКІХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Камсамольскія арганізацыі могуць і павінны адыграць вельмі важную ролю ў барацьбе за ажыцьцяўленьне гэтых дырэктыў. Вылучэньне сацсумяшчальнікаў з ліку ўдарнікаў з моладзі, узяцьцё на камсамольскі буксір адстаючых па шэфстве фабрык і заводаў, арганізацыя атрадаў «лёгкай кавалерыі» і мабілізацыя іх на барацьбу з бюракратызмам у савецкім апараце.

Райкомы і ячэйкі КСМ павінны зараз-жа выпрацаваць календарныя пляны свайго ўдзелу ў гэтай рабоце.

РОЛЯ І ЗАДАЧЫ ПРАФСАЮЗНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ

Як гэта паказана ў пастанове прэзыдыуму ЦКК УсеКП(б), для прафсаюзаў работа па ўцягненьні рабочых у кіраўніцтва дзяржавай «павінна зьявіцца асноўнай задачай». Прафсаюзныя арганізацыі павінны стаць штодзённымі асноўнымі кіраўнікамі і арганізатарамі ўсёй гэтай работы па мясцох і ў першую чаргу адказваць за правільную яе пастаноўку.

Фабкомы на прадпрыемствах павінны праз сэктары шэфства над савецкім апаратам аказваць штодзённую дапамогу ў рабоце шэфскіх брыгад, падбіраць кандыдатуры кіраўнікоў брыгады, а таксама сацсумяшчальнікаў, аслабаняць іх ад іншай грамадзкай нагрузкі на прадпрыемстве, заслухоўваць індывідуальныя справаздачы выбраных таварышоў і даклады падшэфных устаноў аб рабоце з імі, уцягваць усю масу рабочых у шэфработу, шляхам масавай пралетарскай дапамогі ў ліквідацыі прарываў у падшэфнай установе.

Арганізаваць дэпутацкую групу, дапамагаючы скласьці ёй плян працы, адвесьці пэўны дзень для работы і непасрэдна прыняць удзел у ёй.

Мясцкомы савецкіх устаноў павінны мабілізаваць усю масу служачых на аказаньне дапамогі шэфбрыгадам і сацсумяшчальнікам, сачыць за скарыстаньнем рабочых і стварэньнем для іх неабходных умоў, якія паказаны вышэй; арганізаваць выбары камісій садзейнасьці шэфству, пэрыядычна заслухоўваць даклады адказных работнікаў, да якіх прымацаваны сацсумяшчальнікі. Арганізаваць абраньне паасобных катэгорый савецкіх работнікаў.

ЦП саюзаў павінны сыстэматычна правяраць работу ў нізавых прафячэйках у гэтым напрамку, зьбіраць саюзныя канфэрэнцыі па шэфстве і сацсумяшчэньні, арганізаваць пры ЦПсаюзаў курсы для пэўных груп сацсумяшчальнікаў і шэфскага актыву, працуючых па аднэй галіне (фінансава-банкаўскіх устаноў, каапэрацыйных і г. д).

На кіраўнікоў савецкіх устаноў ускладаецца пэрсанальная і непасрэдная адказнасьць за работу з сацсумяшчальнікамі і стварэньні ўсіх неабходных нармальных умоў для іх работы, а таксама для дзейнасьці шэф-брыгад, незалежна ад прымацаваньня рабочых да пэўных адказных работнікаў, кіраўнік павінен сам прасачыць за ўсёй гэтай работай і адказваць за ажыцьцяўленьне данных дырэктыў.

ЗАДАЧЫ ЦЭНТРАЛЬНАГА ДРУКУ, ШМАТТЫРАЖАК І НАСЬЦЕНГАЗЭТ

Цэнтральны друк павінен зьявіцца важнейшым арганізатарам і штурхачом ва ўсёй гэтай рабоце. Шырока асьвятляючы практыку паасобных калектываў, якія шэфствуюць, работу сацсумяшчальнікаў, масавую работу саветаў і дэпутацкіх груп—неабходна гэтым самым пераносіць станоўчы вопыт на ўсе астатнія калектывы і адначасова перадаваць на старонках друку грамадзкаму ганьбаваньню ўсіх зрыўшчыкаў гэтай работы.

Арганізуючы супольна з КК-РСІ аб'яднаныя рабселькораўскія рэйды, пераклічкі і г. д., друк павінен мабілізаваць увагу ўсёй масы рабселькораў на барацьбу за выкананьне дырэктывы партыі, аб ўцягненьні рабочых мас у кіраўніцтва дзяржавай.

Шматтыражкі і насьценгазэты павінны зрабіць адным з важнейшых аддзелаў у кожнай сваёй газэце—асьвятленьне практыкі свайго прадпрыемства і ўстановы па шэфстве, сацсумяшчэньні, па рабоце дэпутатаў саветаў і дэпутацкіх груп. Шматтыражкі прадпрыемстваў павінны ўсе артыкулы, якія характарызуюць работу савецкай установы, перасылаць у насьценгазэту апошняй і наадварот.

У прыватнасьці, лічыць неабходным, каб усе газэты БССР уключыліся ва ўсесаюзную пераклічку сацсумяшчальнікаў, якая праводзіцца зараз на старонках «Рабочей газеты», «Нашай газэты».

Белдзяржвыдавецтву арганізаваць выданьне масавай папулярнай літаратуры па пытаньні шэфства, сацсумяшчэньня і перабудовы работы саветаў.

АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ РОЛЯ ОРГАНАЎ КК-РСІ

Органы КК-РСІ на мясцох павінны стаць на чале арганізацыі ўсёй работы па ўцягненьні рабочых мас ва ўдзел у працы савапарату; дапамагаць наладжваць шэфства і сацсумяшчэньне па буйнейшых прадпрыемствах, прыцягваць шэфбрыгады і сацсумяшчальнікаў да ўсіх мерапрыемстваў, якія КК-РСІ праводзяць у падшэфнай установе.

Арганізоўваць каротка-тэрміновыя курсы-нарады для шэфскага і савецкага актыву; заслухоўваць на прэзыдыуме КК-РСІ даклады паасобных прадпрыемстваў і ўстаноў, аб становішчы гэтай работы; узьнімаць пытаньні аб зьняцьці шэфства з тых прадпрыемстваў, якія не спраўляюцца з узятымі на сябе абавязкамі.

Адначасова з гэтым органы КК-РСІ павінны яшчэ больш узмацніць сваю работу па прыцягненьні самых шырокіх колаў працоўных да ўсёй штодзённай работы, згуртаваўшы вакол сябе моцны актыў па-за штатных інспэктароў, «лёгкай кавалерыі», засядацеляў бюро скарг, жанчын-дэлегатак, рабочых брыгадзіраў і г. д.

Гэту дырэктыву, а таксама пастанову прэзыдыуму ЦКК УсеКП(б) ад 19 жніўня — абгаварыць на масавых рабочых сходах, сходах партыйных, камсамольскіх ячэек, нарадах шэфактыву і сацсумяшчальнікаў — пад кутом погляду вызначэньня далейшых мерапрыемстваў па барацьбе з бюракратызмам і ўцягненьня новых кадраў працоўных у непасрэдную работу савецкага апарату.

Сакратар ЦК КП(б)Б
Шарангович.
Старшыня ЦКК КП(б)Б
Калінін.
За старшыню ЦСПСБ
Кавалёў.

касьці на першых кроках будуць пераможаны

(На нарадзе сацсумясьціцеляў)

ую інструкцыйную сумясьціцеляў, склі- К-РСІ, зьявілася зу- атковая колькасьць таварышоў. З 80-ці на нараду зьявілася Гэта сьведчыць аб я ўсе ФЗМК уявілі важнасьць пытань- сацсумясьціцеляў у а толькі не правялі стлумачальнай рабо- ракратычна і фар- сьліся да гэтай спра- очы дырэктывы вы- ртыйных і прафсаюз- нацый.

самым казалі і вы- на нарадзе сацсу- Амаль усе высту- одзіліся на тое, што яюць ад іншых на- прафарганізацыі што абавязкі сац- ў зьяўляюцца па- дзкай нагрузкай.

ны т. Гельфанд— інструмэнтальна-мэблё- — сацсумясьціцель канторы Белдзяржснабу, кажа, што ў апараце маецца заціск самакрытыкі, аб чым сьведчыць нежаданьне рабкораў пісаць у насьценгазэту. Калі ён аб гэтым сказаў загадчыку аддзелам Белдзяржснабу т. Табакову, апошні адказаў, што: „гэта не мая справа“.

Рабочы фабрыкі «Прафінтэрн» т. Грынман, сацсумясьціцель базы Белкаапсаюзу, адзначыў, што ніякай практычнай устаноўкі ў працы з боку кіраўніка базы ня было дадзена.

Рабочы скурзаводу Л берман—сацсумясьціцель сьледчага і пракуратуры, кажа, што яму замест практычнага азнаямленьня з справамі прапанавалі вывучаць крымінальны кодэкс.

Усе выступаючыя таварышы, адзначаючы складанасьць работы савецкага апарату, выказалі ўпэўненасьць у тым, што маючыяся на першых кроках цяжкасьці—пры ўмове адданасьці гэтай рабоце—будуць пераможаны.

Жыцельзейф.

на і Вепржыцкі ігнаруюць нізавы друк

рў нумар шматты- шнай фабрыкі ста- пытаньне аб дрэн- галоўкі, выкрываю- тых носьбітаў зла. ўпіраецца ва ўпар- тычнае нежаданьне РК Соскінай і Вепр- гаваць на гэтыя ньяць практычныя мерапрыемствы па зьнішчэньні заўважаных недахопаў і выкананьні ўнесеных праз газэту прапаноў.

ГарКК—РСІ павінна сказаць сваё слова ў адносінах Соскінай і Вепржыцкага, якія ўпарта не жадаюць лічыцца з газэтай і гэтым заціскаюць самакрытыку.

Міжнародны агляд

Манэўры лейбарыстых

Выканаўчы камітэт ангельскай рабочай партыі (лейбарысцкай) выключыў з партыі Макданальда, Сноўдэна і іншых міністраў, уваходзячых у склад «нацыянальнага» ўраду. Макданальд і яго прысьпешнікі выключаны фармальна за тое, што згадзіліся выступіць на будучых выбарах парлямэнту не ад лейбарысцкай партыі, а як кандыдаты «нацыянальнага» блёку, разам з кандыдатамі буржуазных партый.

Якія-ж зьмены адбыліся за апошнія тыдні ў Ангельшчыне, прымусіўшыя лейбарыстых пайсьці на такі манэўр, як выключэньне раду сваіх старэйшых кіраўнікоў?

Зьмены тыя, што ангельская рабочая кляса бурнымі маніфэстацыямі супроць «нацыянальнага» ураду, прыняцьцём рэзалюцыі аб неабходнасьці ўзмацненьня клясавае барацьбы і сваім спачуваньнем стачцы маракоў ваеннага флёту ясна паказала, што яна ня мае намеру супакойна пераносіць меры «эканоміі» ураду Макданальда. Працоўныя масы паўстаюць супроць зьніжэньня зарплаты і ўрэзваньня дапамогі беспрацоўным. Яны адкрыта выражаюць сваё спачуваньне камуністым—адзінай партыі, стаячай на абароне інтарэсаў працоўных і беспрацоўных пралетарыяў. Вось сапраўдная прычына таго, што лейбарысцкія правадыры бягуць ад Макданальда і ад «нацыянальнага» ўраду, як крысы з тонучага карабля. Яны сьпяшаюцца адмежавацца ад свайго былога кіраўніка, каб разам з ім не пайсьці ка дну, каб утрымаць масу ў сваіх шэрагах.

Выступленьне ангельскіх рабочых

Не праходзіць дня, каб у тым ці іншым прамысловым цэнтры Ангельшчыны не здарыліся вулічныя выступленьні беспрацоўных, падтрымліваемыя рабочымі.

У Лёндане, Манчэсьцеры, Глазго ў дэманстрацыях прымалі ўдзел 50.000 ч. У радзе гарадоў адбыліся сутычкі рабочых дружын з паліцыяй. Вялікі посьпех мае пэтыцыённая кампанія, гэта значыць падпісаньне пэтыцыі парляманту аб адмене закону аб зьніжэньні дапамогі беспрацоўным і недапушчальнасьці пакрыцьця бюджэтнага дэфіцыту за кошт заробнай платы рабочых. Колькасьць подпісаў пад такімі пэтыцыямі пераваліла ўжо за 500 000. Для шматлікіх у Ангельшчыне рабочых, яшчэ веруючых ў парлямэнт, расчараваньне ў магутнасьці і добрай волі гэтай буржуазнай гаварыльні будзе надта карысна.

„Свабода“ друку—па-макданальдаўскі

Ня малую карысьць прынясе ангельскім рабочым і навочны вурок аб свабодзе друку, як быццам забясьпечанай у Ангельшчыне ўсім грамадзянам.

На-днях паліцыя ўварвалася ў памяшканьне камуністычнай газэты «Дэйлі Уоркер», зрабілаператруску, разгром рэдакцыі і прымусіла выкінуць з чарговага нумару рад артыкулаў, якія разаблачалі мерапрыемствы ўраду аб хваляваньнях ва флёце.

Прычынай паліцэйскага налёту была забарона «агітацыі сярод ваеннаслужачых». Але зусім ясна, што па сутнасьці справа ішла аб тым, каб перашкодзіць выхаду адзінай газэты, разаблачаўшай палітыку «нацыянальнага» ўраду і заклікаючай рабочых к непрымірымай клясавай барацьбе.

Паступаючы такім чынам, урад Макданальда ўзяў прыклад ад нямецкага ўраду, які давёў цкаваньне камуністычнага друку да таго, што цэнтральны орган «Ротэ фанэ» больш знаходзіцца пад забаронай, чымся выходзіць у сьвет.

Рост уплыву нямецкай кампартыі

Адбыўшыяся на днях выбары ў парлямэнт гор. Гамбургу даказалі, што нямецкая буржуазія мае ўсе асновы баяцца росту рэвалюцыйных настрояў сярод мас працоўных. Гэтыя выбары, якія праходзілі ва ўмовах жорсткага паліцэйскага тэрору, прывялі да значнага посьпеху кампартыю, якая атрымала на 33 тысячы галасоў больш, як на выбарах 1930 году. Сацыял-дэмакраты страцілі 22 тыс. галасоў. Таксама многа галасоў страцілі ўсе буржуазныя партыі, за выключэньнем фашыстых.

Посьпех кампартыі агаломшыў нямецкую буржуазію, якая зараз асабліва адчувае вялікую патрэбу ў даверры з боку францускага капіталу і хацела-б, каб за межамі лічылі, што цяперашні нямецкі ўрад карыстаецца падтрыманьнем шырокіх мас.

Францыя дамагаецца кантролю над нямецкай прамысловасьцю

Так, як Нямеччына адчувае вялікую патрэбу ў грошах, а даць гэтыя грошы можа толькі Францыя, то францускі ўрад ставіць нямецкаму рад умоў, патрабуючых у прыватнасьці, каб нямецкая прамысловасьць падпарадкавалася францускаму кантролю і каб стварылася некалькі аб'яднаньняў буйнейшых мэталюргічных, хэмічных і электра-тэхнічных прадпрыемстваў абодвых краін. Гэта выгодна Францыі, бо, маючы капітал яна будзе дыктаваць сваю волю нямецкай прамысловасьці Нарэшце францускія капіталісты жадаюць мець сваю долю ў гандлі Нямеччыны з СССР.

Таму ў выніку адбыўшыхся нядаўна бэрлінскіх перагавораў паміж нямецкімі і францускімі міністрамі прынята рашэньне арганізаваць франка-нямецкі эканамічны камітэт, які будзе кіраваць франка-нямецкім «супрацоўніцтвам». Зусім ясна, што кіруючую ролю ў гэтым камітэце будзе граць Францыя, якая будзе накіроўваць яго дзейнасьць у сваіх інтарэсах, а так як палітыка францускага імпэрыялізму варожа СССР дык франка-нямецкае супрацоўніцтва можа прыняць антысавецкі характар.

С. Яновені.

Па Савецкаму Саюзу

Новыя буйныя электратэхнічныя заводы

МАСКВА. У 4-м квартале заканчваецца будаўніцтва новых цэхаў на радзе электратэхнічных прадпрыемстваў. Некаторыя з гэтых цэхаў становяць сабою ў сутнасьці новыя буйныя заводы, магутнасьць якіх разьлічана на штогодны выпуск прадукцыі каштоўнасьці ў дзесяткі мільёнаў рублёў. На заводзе «Дынама» пускаюцца зварачны і апаратурны цэхі, на заводзе імя Лепсе—цэх дробнага машынабудаўніцтва, на «Электрапараце» цэх масляных выключацеляў. Пад Масквой у 4-м квартале павінен быць таксама скончаны першы ў СССР электроны завод, які будзе штогод даваць на 23 мільёны руб. прадукцыі.

Завод хэмічных паскарыцеляў у Кінешме

У будаўніцтва ўкладаецца 15 мільёнаў рублёў

У Кінешме будуецца новы хэмічны завод, які будзе вырабляць хэмічныя паскарыцелі для Яраслаўскага гумава-асбэставага камбінату. Хэмічныя паскарыцелі ў СССР яшчэ не вырабляліся, калі ня лічыць эксперыментальнага Маскоўскага хэмічнага заводу, дзе паскарыцелі вырабляюцца ў аптэкарскіх дозах.

Новы гіганцкі завод кансэрваў

На Паўночным Каўказе — каля Майкопу — будуецца гіганцкі таматна-кансэрвовы завод з гадавой прадукцыйнасьцю ў 40 млн. банак кансэрваў, што складае палову прадукцыйнасьці ўсёй кансэрвнай прамысловасьці даваеннай Расіі. На тэрыторыі 1,5 тыс. га арганізуецца ўласны саўгас заводу.

Завод павінен уступіць у строй да пачатку гароднінвага сэзону будучага году.

Савецкая хроніка

МАСКВА. СНК СССР зацьвердзіў палажэньне аб арганізацыі дзяржаўнага будаўніцтва «Масканалбуд», за дачай якога зьяўляецца пабудова каналу, злучаючага Маскву з Волгай, пабудову ў Маскве вялікага порту і партовых пабудоў, якія забясьпечаць водаснабжэньне Масквы.

* * *

МАСКВА. З прычыны вялікага значэньня дырыжаблебудаўніцтва для мірнага будаўніцтва і абароны краіны ТДА.авіяхэм СССР прапанаваў усім сваім арганізацыям энэргічна разгарнуць у кастрычнікавыя дні кампанію па збору сродкаў на пабудову эскадры дырыжабляў імя Леніна.

* * *

МАСКВА. УсеЦСПС атрымаў паведамленьне, што на кастрычнікавыя ўрачыстасьці з Нямеччыны прыедзе ў СССР спэцыяльная дэлегацыя с.-д. рабочых,

ЗА РУБЯЖОМ

Рэвалюцыйныя дэманстрацыі ў Ангельшчыне

ЛЁНДАН. Шмат у якіх прамысловых цэнтрах Ангельшчыны зноў адбыліся дэманстрацыі беспрацоўных пад кіраўніцтвам кампартыі. У Лёндане дэманстравала 25 тысяч беспрацоўных, у Манчэсьцеры—некалькі дзесяткаў тысяч. У Лёндане адбылася таксама дэманстрацыя 75 тыс. дзяржаўных служачых, якія пратэставалі супроць зьніжэньня зарплаты. Паліцыя не дапусьціла аб'яднанай дэманстрацыі служачых з дэманстрацыяй беспрацоўных, аднак і служачыя несьлі шмат плякатаў з рэвалюцыйнымі лёзунгамі.

Наогул рост уплыву ангельскай кампартыі бачны за апошні час на ўсіх дэманстрацыях. За апошнія тры месяцы ангельская кампартыя павялічылася на 25 проц.

Кітайскія каты выслужваюцца перад Японіяй

ШАНХАЙ. У Кантоне паліцыя арыштавала студэнтаў, якія спрабавалі прымусіць гандляроў не прадаваць японскія тавары. Вялікі натоўп кітайцаў прабаваў вызваліць арыштаваных. Паліцыя адкрыла агонь. 10 ч. забіта, шмат паранена.

Расстрэл кітайскіх грамадзян—зроблены, відавочна, з мэтай дагадзіць японскім імпэрыялістым, выклікаў вялікае абурэньне насельніцтва.

Дэманстрацыйная працэсія японцаў у Шанхаі

ШАНХАЙ. Мясцовыя японскія грамадзяне наладзілі дэманстрацыйную працэсыю, зьбіваючы ўласьнікаў і служачых тых кітайскіх крам, дзе былі вывешаны антыяпонскія плякаты. Натоўп у 10.000 кітайцаў акружыў у адным месцы японцаў, але к ім на дапамогу падасьпелі атрады японскіх маракоў.

Хроніка

БЭРЛІН. Паводле статыстычных дадзеных з ліпеня 1929 году зарплата нямецкіх рабочых зьменшылася—ў сярэднім на 46 проц. Усяго за апошнія два гады, у зьвязку са зьніжэньнем зарплаты і дапамогі па беспрацоўю прамысловы пралетарыят Нямеччыны страціў 26 млрд. марак.

МАДРЫД. Сялянскае паўстаньне ў раёне Віланува працягваецца. Сяляне руйнуюць сядзібы абшарнікаў, захопліваюць і дзеляць паміж сабою жывёлу. Урад канцэнтруе войскі, да якіх далучана артылерыя. Над раёнам лётаюць разьведачныя самалёты.

НЬЮ-ЁРК. Паводле паведамленьня амэрыканскага марскога міністэрства, з посьпехам прайшлі спробы аэраплянy, маючага асаблівыя дапасаваньні, якія даюць магчымасьць аэраплянy садзіцца амаль вэртыкальна на невялічкім полі. У часе пробных палётаў аэраплян т р ы разы спушчаўся на палубу авіяносца, прабягаючы пасьля спуску адлегласьць ня больш 15 футаў.

МАДРЫД. У Сэвільлі беспрацоўныя разграмілі крамы з харчамі.

Забесьпячэньню школ—уся увага

ВІНАВАТЫХ У ЗРЫВЕ — ДА АДКАЗНАСЬЦІ

Дырэктывы партыі аб забесьпячэньні школ ігнаруюцца

Забесьпячэньне вучняў у Віцебску пастаўлена зусім дрэнна. Замест 12 тысяч гарачых сьнеданьняў ЦРК адпускае толькі 7 з паловай тысяч. Абеды дрэннай якасьці і вельмі аднастайныя. Нормы Белкаапсаюзу ня выконваюцца. Пасуды не хапае. Абслугоўваючы пэрсанал сталовак груба адносіцца да дзяцей.

Школы ваколіц гораду, дзе шмат дзяцей беднаты і нацыянальных меншасьцяў, зусім не снабжаюцца.

Асабліва дрэнна абстаіць справа на фабрыцы «Дзьвіна» і на чыгунцы. ЗРК ф-кі «Дзьвіна» адпускае вучням толькі хлеб ды гарбату, а ТПО вынесла «мудрае» рашэньне, каб снабжаць выключна дзяцей чыгуначнікаў, у той час, калі ў чыгуначных школах шмат вучняў з гораду. Ня лепш абстаіць справа з забесьпячэньнем вучняў вопраткай і абуткам.

Усё гэта сьведчыць аб тым, што снабжаючыя арганізацыі, як ВЦРК, так і Белкаапсаюз, па апартуністычнаму адносяцца да выкананьня дырэктыў партыі аб увядзеньні ўсеагульнага навучаньня.

Прадстаўнікі ЗРК «Дзьвіны» і ТПО езьдзілі ў Менск за нарадамі ў той час, калі нарады былі ў Віцебску.

Скліканая па гэтым пытаньні пры культпропе гаркому КП(б)Б нарада прыняла шэраг мерапрыемстваў аб палепшаньні забесьпячэньня вучняў. Нарада паставіла перад гарКК-РСІ пытаньне аб прыцягненьні вінаватых у зрыве забесьпячэньня школ да адказнасьці.

Жыцельзэйф.

Безадкладна рэалізаваць пастанову ЦК УсеКП(б)

Шумнянскі сельсавет і сельпо не зварачваюць ніякай увагі на забесьпячэньне школ. Шмат школ не атрымалі паперы і падручнікаў у той час, як на складах райспажыўсаюзу апошнія маюцца ў дастатковай колькасьці.

Сельпо не клапаціцца аб сваечасовым забесьпячэньні вучняў абуткам і вопраткай. Шмат вучняў з-за адсутнасьці абуткаў не наведваюць школы. З-за таго, што сельпо не адпускае школам цукер, зрываецца забесьпячэньне гарачым сьнеданьнем.

Шумнянскі сельсавет і сельпо павінны безадкладна ўзяцца за рэалізацыю пастановы ЦК УсеКП(б) аб пачатковай і сярэдняй школе.

Сьцяпняк.

Узьняць тэмпы антырэлігійнай работы

Антырэлігійны радыё-унівэрсытэт у Віцебску

Барацьба з рэлігіяй—ёсьць барацьба за сацыялізм. Гэты лёзунг павінен ператварыцца ў баявы плян штодзённай работы кожнага рабочага, кожнага калгасьніка, настаўніка, урача і г. д. Трэба памятаць, што вакол рэлігіі групуюцца ўсе, хто вядзе супроць дыктатуры пралетарыяту, супроць пяцігодкі ў чатыры гады.

Барацьбу з рэлігіяй неабходна весьці сыстэматычна, плянава, навукова, а для гэтага—у сваю чаргу—неабходана аўладаць ведамі, якія дапамогуць адарваць ад папоў, равінаў і сэктантаў тысячы працоўных не парваўшых яшчэ з рэлігіяй, каб прыцягнуць іх да актыўнага ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве.

15 кастрычніка ў Віцебску пачынае працаваць аддзяленьне ўсесаюзнага антырэлігійнага радыё-унівэрсытэту з факультэтамі: масавым — для пачынаючых бязбожнікаў, прапагандысцкім—для бязбожнага актыву і пэдагагічным — для асоб з вышэйшай і спэцыяльнай асьветай.

Партыйныя, камсамольскія і прафэсыянальныя арганізацыі павінны з усёй сур'ёзнасьцю аднесьціся да гэтай справы і прыняць актыўны ўдзел ва ўкамплектаваньні антырэлігійнага радыё-унівэрсытэту. Неабходна дабіцца, каб кожны бязбожнік-актывісты, кожны радавы бязбожнік быў слухачом антырэлігійнага ўнівэрсытэту па радыё.

За ўсімі даведкамі па гэтым пытаньні трэба зварочвацца ў гарсавет, саюз ваяўнічых бязбожнікаў (Палац працы).

І. Верын.

На барацьбу з рэлігійным дурманам

Ня гледзячы на вялікую ролю, якую павінен адыграць саюз ваяўнічых бязбожнікаў у барацьбе са спадчынай мінулага—рэлігійным дурманам—віцебскі гарсавет СВБ з гэтай асноўнай задачай ня справіўся. Праведзеныя датэрміновыя перавыбары гарсавету ня далі належнага пералому. Новы склад гарсавету таксама бязьдзейнічае, але ня толькі гарсавет. Даволі прывесьці такі факт, што за апошні месяц два разы зрываўся пленум і прэзыдыум гарсавету з-за няяўкі сэкратароў ячэек,—каб паказаць, як адносяцца да гэтае працы нізавыя ячэйкі СВБ.

Бязумоўна, што гэта ў значнай частцы зьяўляецца вынікам апартуністычнай недаацэнкі антырэлігійнай работы з боку нізавых партыйных, камсамольскіх і прафсаюзных арганізацый на шэрагу прадпрыемстваў. Гэтыя арганізацыі ў шэрагу месц ня кіруюць і не дапамагаюць ячэйкам СВБ.

Напрыклад, на акулярнай фабрыцы зусім адсутнічае антырэлігійная праца, няма нават ячэйкі бязбожнікаў, а арганізацыі фабрыкі стаяць у баку ад гэтае справы. Такіх прыкладаў можна прывесьці шмат.

Усё гэта патрабуе безадкладнага пераключэньня антырэлігійнай працы на ўдарныя тэмпы. Разгортваньне гэтае працы зьяўляецца задачай ня толькі гарсавету СВБ і ячэек, але і ўсіх грамадзка-палітычных арганізацый на кожным прадпрыемстве, у саўгасе, калгасе.

Неабходна ў бліжэйшы час дабіцца таго, каб ячэйкі СВБ з дапамогай партыйных і прафэсыянальных арганізацый пераключылі сваю работу на разгортваньне сацспаборніцтва і ўдарніцтва, на ліквідацыю няпісьменнасьці, на барацьбу з рэлігійным дурманам, на выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады.

М. Галубцоў.

16-га кастрычніка—пленумы ўсіх сэкцый гарсавету

16-га кастрычніка, а 7 й гадзіне ўвечары, адбываюцца пленумы ўсіх сэкцый гарсавету:

Аховы здароўя — на шчотачнай ф-цы.

Адм.-праўвой — у памяшканьні пракуратуры (Замкавая № 27).

Вайсковай—у памяшканьні гарсавету (пакой № 33).

Прамысловай—у клюбе мэталістых.

Грашовай — у памяшканьні гарсавету (пак. № 23).

Каапэрацыйнай—у клюбе «Прафінтэрн».

Сельска-гаспадарчай—у домеселяніна.

Камунальнай—у клюбе камунальнікаў.

Бытавой—у клюбе будаўнікоў.

РСІ—у клюбе швэйнікаў.

Нарасьветы—у доме працасьветы.

Працы і забясьпекі—у клюбе сам прамсаюзу.

15-га кастрычніка—масавы выхад у

родныя гаспадаркі

Студэнты, вучні і настаўніцтва павінны пр

ім самы актыўны ўдзел

ТАВАРЫШЫ СТУДЭНТЫ, ВУЧНІ І НАСТА

Уборка другога бальшавіцкага ўраджаю прыходзі

Але-ж у прыгарадных гаспадарках—асноўных харчовых

ду—засталося ўбраць 146 га добраякаснай гаро

павінна пайсьці на забесьпячэньне працоўных гораду.

Апошні тэрмін уборкі яе—15 кастрычніка.

Да вас, студэнцтва наступных навучальных уст

даркі прадстаўляюць рахунак, чакаюць вашай практычн

На вас, таварышы з белпэдтэхнікуму, пэдінстытут

гаспадарка імя т. Молатава, што за апошні час ад ва

нага чалавека.

Кравецкі і вэтэрынарны тэхнікумы! Вы зусім ня

це ва ўборцы. Вас мы заносім на чорную дошку.

Вэтінстытут, рабфакаўцы! Вы, якія ратавалі гаро

праполкі, чаму вы здалі тэмпы?

Студэнцтва! Раўненьне на каапТэхнікум, паліт

праўдных змагароў на фронце ўборкі!

Таварышы студэнты, вучні і настаўнікі!

У арганізуемым 15-га кастрычніка масавым раб

дзе ў прыгарадныя гаспадаркі ад вас гарпрафсавет і

рачанай кампаніі чакаюць практычнага ўдзелу.

Усе, як адзін, на саўгасныя палі!

Шляхам разгорнутага спаборніцтва і ўдарніцтва п

кумамі, школамі і ФЗВ не дадзім загінуць ніводнаму

родніны.

Гарпраф

Штаб кіраўніцтва ўборачнай ка

Канфэрэнцыя інжынэрна-тэхнічных р

коў гораду Віцебску

16-га кастрычніка, а 7-й гадзіне ўвечары, у па

Палацы працы, пакой № 11, адбудзецца **другая канфэрэнцыя ІТР г. В**

з наступным абвесткай дню:

1) Справаздача гарМБІТ (**Няўзораў**).
2) Аб задачах ІТС у выкананьні сацдагавору з вобласьцю і ўдзел ІТР у падрыхтоўцы да апош пяцігодкі (**Разумаў**).
3) Удзел ІТР у рабоце гарсавету (**Цукерман**).
4) Перавыбары гарМБІТ.

З прычыны таго, што канфэрэнцыя склікаецца ў прапануецца пад асабістую адказнасьць старшынь ФЗ забясьпечыць поўную і сваечасовую яўку дэлегатаў рэнцыю.

Запрашаюцца: старшыні ФЗМК, вытворчыя затары і цэхкамітэты.

Гарпрафсав

Нарада кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў—партыйцаў і сакратароў партналектываў і ячэек

Сёньня, 14 кастрычніка, а 6-й гадзіне ўвечары, у клюбе гаркому партыі, склікаецца нарада ўсіх кіраўнікоў (альбо іх намесьнікаў) партыйцаў прадпрыемстваў і ўстаноў і сакратароў парткалектываў і ячэек аб дні ўраджаю і калектывізацыі.

Яўка абавязкова.

Гарком КП(б)Б.

Канфэрэнцыя чытачоў „Праўды“ на чыгунцы

16-га кастрычніка, а 7 гадзіне ўвечары, у клюбе «Суботнік» склікаецца агульна-вузлавая канфэрэнцыя чытачоў ЦО партыі «Праўда».

Абвестка дню канфэрэнцыі:

1. Даклад—«Праўда» і яе роля ў сацыялістычным будаўніцтве.
2. Рапарты ўдарных брыгад.
3. Мастацкая частка.

Прадстаўніцтва «Праўды».

— **Дом камасьветы** рычніка (пазьменна), а раніцы і а 8-й гадз. ув ...чары для 4-месячных партшкол на тэму: Вын беларускага зьезду р 2) Пераходны пэрыяд а му да сацыялізму ў СС

Для кандыдацкіх шко Перамога генэральнай як вынік рашучай бара мі—а 12-й гадзіне раніц гадзіне ўвечары.

Яўка кіраўнікоў сэмін абавязкова. (Месца збор у культпропе ГК).

—о—

БЮРО А

15-га кастрычніка, аб дню, у пакоі 31 Палацу дзецца пасяджэньне бюр асацыяцыі пралетарскіх каў.

Сёньня, а 4 ўвечары, у ГК КСМ склі да сакратароў ячэек і КСМ па пытаньнях:

Аб пачатку вайсковаг ня і сьвяткаваньні 14 й трычнікавай рэвалюцыі.

Яўка абавязкова. Г

Адк. рэдактар Ю. Сь

Белдзяржтэатр Дзяржаўны яўрэйскі тэатр БССР
Мастацкі кіраўнік, заслужоны артысты рэспублікі **М. Ф. Рафальскі**

Сёньня, у сераду, 14-га і чацьвер, 15-га кастрычніка,
ПРЭМ'ЕРА **На 62-м вучастку** Добрушын. п'еса ў 3-х дзеях
Пачатак а 8½ г. увеч. — Білеты ў касе тэатру.

ГАРТЭАТР (Каханая вуліца). **СПЭКТАКЛІ РАСІЙСКАЙ ОПЭРЫ**

Сёньня, у сераду, 14-га кастрычніка, **ЦАРСКАЯ НЯВЕСТА** ў 4-х дзеях, муз. Рымскага-Карсакова.
Чацьвер, 15-га кастрычніка, **АЎГЕН АНЭГІН** у 7-мі малюнках, муз. П. Чайкоўскага.
Пач. а 8½ г. Заяўкі на мэт. спэк. і калектыўныя паведваньня прымаюцца ў кантору тэатру са скідкай

БЕЛДЗЯРЖКІНО

СПАРТАК Пач. 1-га сэансу а 6½ г. — З 14-га кастрычніка, лепшы фільм **ХАЦІНА ДЗЯДЗЬКІ ТОМА**
ПРАЛЕТКІНО Пачатак 1-га сэан. а 6 г. 30 хв. — З 14-га кастрычніка **ЛЯСНЫ ЗЬВЕР** з удзелам Салтыкова.

У віду рамонту кіно-тэатр „Мастацкі“ зачынен.

ВІЦЕБСКАЕ АДДЗЯЛЕНЬНЕ
Белдзяржснабу
даводзіць да ведама ўсіх прадпрыемстваў і ўстаноў, што на падставе пастановы СТА ад 5 га верасьня г. г., за № 383, **водпуск новых гумавых вырабаў** будзе вытварацца Белдзяржснабам выключна пры прад'яўленьні квіткоў аб здачы старых гумавых вырабаў пункту Белуціля: Камсамольская, 41, тэлефон № 3-23.
1479—2—1

Прыём на IV курс
ВЯЧЭРНЯГА ВЭТРАБФАКУ
працягнуты да 28 га гэтага кастрычніка.
Іспыты адбудуцца 29-га гэтага кастрычніка.
Залічаныя будуць забясьпечаны стыпэндыяй у разьмеры 45 руб.
Для паступленьня трэба мець веды ў аб'ёме 7 годкі.
Дакуманты, згодна даведніку наркамасьветы для паступаючых на рабфак.
1481—4—1

ГОМЭЦ
Анонс!
Дзяржцырк
У ХУТКІМ ЧАСЕ
адчыненьне зімовага сэзону
1444

ФОТААПАРАТ У РУКАХ ПРАЦОЎНЫХ—МАГУТНЫ СРОДАК БАРАЦЬБЫ ЗА КУЛЬТУРНУЮ РЭВАЛЮЦЫЮ.
НАБЫВАЙЦЕ **Фотаапараты**
праз ашчадкасы, падпісваючыся на фотаабавязацельства
Ашчадкасы гор. Віцебску з 1-га кастрычніка прыступілі да рэалізацыі фотаабавязацельстваў усіх 7 сэрый.
Каштоўнасьць фотаабавязацельстваў першых 3-х сэрый ўстанаўляецца ў 220 руб., а астатніх 4-х сэрый—187 руб.
Фотаабавязацельствы аплачваюцца роўналежнымі ўзносамі.
Падрабязныя зьвесткі можна атрымаць у любой ашчадкасе.
1443—10—5 Нам. загадчыка гаркасы Лысенка.

ВІЦЕБСКАЕ АДДЗЯЛЕНЬНЕ **ДЗЯРЖБАНКУ**
АДЧЫНЯЕ КАНСУЛЬТАЦЫЮ
для ўсіх гаспадарчых арганізацый і ўстаноў па пытаньнях, зьвязаных са зьменамі ў сыстэме крэдытаваньня, у зьвязку з пастановай СТА ад 23 га ліпеня 1931 г. аб надзяленьні гаспадарчых органаў уласнымі зваротнымі сродкамі.
Кансультацыя ўтвараецца ў чотныя лічбы месяцу, пачынаючы з 15-га кастрычніка, у памяшканьні дзяржбанку, крэдытна-плянавы аддзел (3 і паверх), ад 2-х да 4-х гадзін дню.
Віцебскае аддзяленьне Дзяржбанку.
1480—1—1

Усім ячэйкам таварыства „Прыхільнікі дзяцей“!
21-га гэтага кастрычніка, у сувязі з падрыхтоўкай да 1-га Усебеларускага зьезду членаў таварыства «Прыхільнікі дзяцей», склікаецца гарадзкая канфэрэнцыя.
ПАВЕСТКА ДНЮ:
1) Справаздача аргкамітэту Усебеларускага т-ва «Прыхільнікі дзяцей».
2) Справаздача праўленьня таварыства.
3) Выбары дэлегатаў на Усебеларускі зьезд.
Модус прадстаўніцтва 1 : 100. Дробныя ячэйкі таксама вылучаюць і прадстаўніка.
Аб часе адчыненьня канфэрэнцыі і памяшканьні, у якім адбудзецца канфэрэнцыя, будзе аб'яўлена дадаткова.
1469—4—3 Праўленьне.

Усім загадчыкам гарадзкіх школ!
Прапануецца тэрмінова атрымаць ордэры на вопратку для вучняў гораду і раёнаў.
Калі на працягу 3-х дзён ня будзе выкуплена вопратка, яна будзе пушчана ў вольны продаж.
1475—2—2 Інспэктар сацвыху.

ПАДБЯРЭЗЬСКІ
ЯЎРЭЙСКІ САДОВА-ГАРОДНЫ ТЭХНІКУМ
абвяшчае, што ў тэхнікуме маюцца вольныя вакансыі на 1-ы курс (асьвета сямігодкі) і на 2-гі курс (асьвета 8 груп).
Заявы з дакумантамі прымаюцца да 15-га кастрычніка. Дасылаць па адрасу: Віцебск, паштовая скрынка 75, яўрэйскаму садова-гароднаму тэхнікуму.
Дырэкцыя тэхнікуму.
143—2—2

ВІЦЕБСКІ ФАНЭРЗАВОД
ВЫТВАРАЕ **ПРОДАЖ** з маючагася запаснага абсталяваньня.
Генэратар 3-фазнага пераменнага току 50 кн. 200.127А Харкаўскага электразаводу.
Генэратар 3-фазнага пераменнага току 50 кн. 220.75.5А Харкаўскага электразаводу.
Фугавальны варштат для рэбрасклейваючых варштатаў фірмы.
Ручная лябёдка 3-тонная—1 штука.
Ручная лябёдка 1½-тонная—1 штука.
Рэбраскляйваючы варштат фірмы.
1478—1—1 Заводакіраўніцтва.

ВІЦЕБСКАЕ АДДЗЯЛЕНЬНЕ **ДАМЭЦ**
(дзяржаўнае аб'яднаньне эстрады і цырку)
даводзіць да ведама ўсіх загадчыкаў клюбаў, культсэктараў, заўкомаў і фабкомаў, што Віцебскім аддзяленьнем прымаюцца заяўкі на абслугоўваньне канцэртна-эстраднымі сіламі на Кастрычнікавыя ўрачыстасьці.
Заяўкі прымаюцца ў Палацы працы (пакой № 30), з 10-ці да 3-х гадзін дню па 20-е кастрычніка ўключна.
1467—5—3

Даводзіцца
прадпрыемств
ноў і грама
маляўнічая
арцелі „ФОТ
ПЕРАВОДЗІЦ
нінскай вул.,
3-ю Базарную
(радам з 2-ой
фабрыкай).



ГАД
Х.
па
на
д.№
ПАЧ
КА

3-га кастр
стаўлены ў
левьне міліцы
ны па Лені
кошык з тры
мі мануфактур
шаму прап
зьявіцца для
апошняй.

Тэрмінова
асобны ПАКОЙ
у Ленінградзе
ён) на 1 ці 2
цебску. За да
цебск, Пясочн
з 12 г. дню да
Андрэява.

Згубленыя і пакрадзеныя віжэйпамянёныя дакумэнты, якія лічыць несапраўднымі

Па гораду:

Даведка Каўлякоўскага с.-с., аб сацыяльным становішчы Чэрнамордава Я. А.	6411
Махорачная картка Чэрнамордава Я А.	6412
Пропуск панчошнай ф-кі № 2 Чэрнамордава Я. А.	6413
Квіток абутковай пачыначнай майстэрні ў Маркаўшчыне Чэрнамордава Я. А.	6414
Вайск. кн. Міхайлава Я. М.	6415
Даведка аб зьняцьці з вучоту выд. ВЦРК Анціпавай А. Л.	6416
Паяв. кн. ЦРК і ўкл. картка прадукт. і прамтаварн. карткі № 67559 Палавога Е. М.	6417
Вайск. білет Еўдакімава І. І.	6418
Пасьведчаньне асабовасьці чыгункі Бабашынскага І. Ф.	6419
Прамтаварн. лісток ЦРК Блен З. Х.	6420
Прамтаварн. і наборн. лісты ЦРК Будо В.	6421
2 даведкі аб зьняцьці з вучоту кааперацыі і маёмасным становішчы, выд. Ганькаўскім сельсаветам Гайдуковай П. С.	6422
Мэтрыка, выд. Віц. загсам Казлоўскага Г. Г.	6423
Сяброўскі білет саюзу сельгасрабочых № 487849, выд. у Краснадарску Ліпа І. П.	6424
Часовае пасьведчаньне саюзу мэталістых № 3 Клепіка Г. Е.	6425
Пасьведчаньне асабовасьці выд. Лазукоўскім сельсаветам Лазарэвіч Г. Г.	6427
Сяброўская кніжка саюзу дрэваапрацоўнікаў Лазарэвіч Г. Г.	6428
Даведка аб зьняцьці з вучоту пайнікаў выд. у Цюмені Лазарэвіча Г. Г.	6429
Пропуск панчошнай ф-кі № 1820 Мэерзон Е.	6420
Разьліковы ліст опіс 78 Гдаліна Я. М.	6431
Аб згубленьні сэзон. прадуктовай картк. ТПО Шыбанава В. А.	6432
Паявая кніжка ЦРК і ўклад. картка Галацкага Е.	6447
Квіток абутков. пачын. майстэрні краўцоў Стэрэнзат Т.	6448
Вайсковы білет Собалева В.	6449
Паявая кніжка ЦРК Лагуноўскага	6452
Хлебная картка ЦРК Катульскага	6453
Даведка, выдадзен. 2-й швэйн. ф-кай школай для ЦРК Шуб Б.	6454

Камсамольскі
ва № 123657 Кр
скага А.
Пропуск панч
ф-кі і разьлік.
Умборскай В.
3 прамтавар
прадуктовыя
ЦРК Адывец І.
Паявая картка
Лебедзевай А.
Прамтаварны
ЦРК Дайсуда
Прамтаварны
ТПО Саракалет
М.
Мэтрычная
Галазень В. Н.
Вайсковы біле
лавень В. Н.

Віцгарліт № 1.
Друкарня «Камінтэрн», Бальшавіцкая, 10.
Тыраж 10,